Камуністычная партыя (бальшавікоў) Беларусі

Пралетары ўсіх краёў, злучайцеся!

ЗЬВЯЗДА

Орган Цэнтральнага і Менскага Камітэтаў КП(б)Б

ЛІСТАПАД
14
1932 г.
№ 254 (4506)
Год выданьня XVI

Сеньня у нумары:

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ—Змагацца за 100 проц. СІМАНЕНКА—Ударыць па коснасьці ў перабудове тэхнармаваньня (3 стар.).
АГЛЯД ДРУКУ—«Між іншым...» (2 ст.).
ЛІСТЫ РАБСЕЛЬКОРАЎ (3 стар.).
Лоеўскі, Нараўлянскі і Прапойскі раёны злачынна тармозяць завяршэньне адгрузкі (1 стар.).
Забясьпечыць бесьперабойную работу партыйных школ, павысіць якасьць вучобы (2 стар.).
Выкарыстаць агратэхпэрсанал на практычнай рабоце ў саўгасах і калгасах (2 стар.).
Усямерна палепшыць якасьць прадукцыі шырспажыву (3 стар.).
ЗА МЯЖОЙ:
На савецкай тэрыторыі (1 стар.).
Скалачваньне аб'яднанага фронту эўрапэйскіх дзяржаў супроць ПАЗШ (1 стар.).
Вакханалія сьмяротных прыгавораў (4 стар.).

ЗМАГАЦЦА ЗА 100 ПРОЦАНТАЎ

БССР у трэцім квартале фінплян выканала на 108,8 проц. Гэтым самым была атрымана новая **перамога на адным з галоўных вучасткаў** сацыялістычнага будаўніцтва — фінансавым фронце.

Аднак якасныя паказальнікі выкананьня фінансавага пляну трэцяга кварталу трэба прызнаць ня зусім здавальняючымі. Агульны фінансавы плян выканан галоўным чынам за лік абавязковых плацяжоў, з аднаго боку і другога боку, за лік перавыкананьня плянаў некаторымі раёнамі.

Па добраахвотных плацяжох ёсьць вялікі недабор. Трэба таксама адзначыць, што некаторыя раёны ня выканалі фінпляну.

Гэта зьявілася вынікам таго, што з самага пачатку кварталу была аслаблена масавая работа ў цэлым радзе раёнаў, а ў канцы яго абвясьцілі «штурмы», «ударныя дэкаднікі», ад якіх было вельмі мала карысьці.

Цэнтральны Камітэт КП(б)Б для забесьпячэньня поўнага выкананьня і перавыкананьня фінансавага пляну чацьвертага кварталу апошняга году першай пяцігодкі абвясьціў яшчэ з пачатку кампаніі масавы фінансавы паход.

Між тым, пераважная большасьць раёнаў не падхапіла гэтага мерапрыемства і за першы месяц кварталу фінансавы плян быў выканан толькі на 32,2 проц., прычым тады як абавязковыя плацяжы выканаы на 44,3 проц., добраахвотныя толькі на 16,2 проц. Асабліва дрэнна праходзіць выкананьне пляну рэалізацыі пазыкі «чацьвертага завяршальнага» — усяго 19 проц. Фізычныя ўклады ў ашчадкасы зьменшыліся на 600.000 руб.

Толькі 19 раёнаў—Заслаўскі, Лельчыцкі, Жыткавіцкі, Сіроцінскі, Лёзьнянскі, Чырвона-Слабодзкі і інш., выканаўшыя дырэктывы партыі, рапартавалі аб [illegible] проц. выкананьні фінпляну да XV гадавіны Кастрычніка. Астатнія раёны маюць даволі вялікае недавыкананьне. Напрыклад, **Нараўлянскі** раён на 1-XI фінплян выканаў толькі на 12 проц., Бялыніцкі — на 18,9 проц. **Уваравіцкі**—на 18,1 проц., **Крычаўскі—на 20,5**

Разгортваньне масавай работы вакол мабілізацыі сродкаў насельніцтва, усямерная актывізацыя фінансавага пляну ў барацьбе за фінплян, арганізацыя сацспаборніцтва раёнаў, камісій садзейнасьці сельскіх саветаў павінна быць цесна зьвязана з наладжаньнем штодзённага апэрацыйнага кіраўніцтва работай.

Арганізацыя фінансавай работы павінна быць шчыльна ўвязана з асеньнімі плацяжамі вёсцы, якія маюць зараз вялізарнейшае значэньне. Іменна гэтыя масавыя плацяжы значна аблягчаюць работу па збору сельгасналогу, страхоўкі, самаабкладаньні, а таксама і добраахвотных плацяжох, і таму павінны быць максымальна выкарыстаны для пасьпяховага выкананьня фінансавага пляну.

Усе гэтыя плацяжы, як і ўся фінансавая работа, павінны праводзіцца ва ўмовах суровай рэвалюцыйнай законнасьці.

Усялякім «лявацкім» заскокам, таксама як і апартуністычнай бязьдзейнасьці, павінен быць дадзен самы жорсткі адпор. Толькі масавая работа можа забясьпечыць посьпех выкананьня фінансавага пляну.

Выкананьне пляну чацьвертага кварталу павінна забясьпечыць сваечасовае фінансаваньне завяршэньня сацыялістычнага будаўніцтва апошняга году першай пяцігодкі і стварыць неабходную фінансавую базу для пачатку першага году другой пяцігодкі.

Конкурс газэт, які абвешчан «Известиями ЦИК СССР и ВЦИК» разам з іншымі цэнтральнымі газэтамі і Наркамфінам Саюзу павінен адыграць у гэтым напрамку вялізарнейшую ролю.

Друку як рэспубліканскаму, так раённаму і нізавому трэба ўзяць работу фінансава-крэдытных органаў пад неаслабны разгорнуты кантроль.

У мэтах наданьня гэтаму конкурсу сапраўды шырокага масавага характару, неабходна, каб ні адна газэта БССР ад цэнтральнай і раённай да заводзкай і калгаснай уключна не засталося па-за конкурсам, каб усе газэты БССР разгарнулі мабілізацыю мас працоўных на ўдзел у конкурсе, на барацьбу за 100 проц. фінпляну.

Раённы і нізавы друк павінен зьвязацца са «Зьвяздой» і ўсебеларускай рабселькораўскай газэтай «Рабселькор», абменьвацца праз іх старонкі вопытам сваёй работы, дабівацца найбольшай актывізацыі работы ў галіне мабілізацыі сродкаў.

ЦК УсеКП(б)

Бюро ЦК КП(б)Б выказвае глыбокі жаль аб заўчаснай сьмерці адданейшага партыі бальшавіка, блізкага друга і вернага памочніка таварыша Сталіна—НАДЗЕЖДЫ СЯРГЕЕЎНЫ АЛІЛУЕВАЙ. Жыцьцё і работа яе заўсёды будуць для нас узорам бальшавіцкага служэньня справе партыі пралетарыяту і сацыялістычнай рэвалюцыі.

ЦК КП(б)Б.

191.000 тон бульбы Ленінграду

Лоеўскі, Нараўлянскі і Прапойскі раёны злачынна тармозяць завяршэньне адгрузкі

Ход адгрузкі бульбы Ленінграду
(у тысячах тон на 13 лістапада)

НАЗВА ЗАГАТОЎЧАЙ АРГАНІЗАЦЫІ	ПЛЯН	Адгружана з пачатку кампаніі	Процант выкананьня
Белкаапплодагародніна . . .	125	109,2	87,4
Белплодагародніна	66	46,0	69,7
РАЗАМ . .	191	155,2	81,3

УВАГА: Па БПГ даюцца ўчарайшыя лічбы.

Так далей працаваць нельга

ГОРКІ. На 11 лістапада Горацкі раён адгрузіў Ленінграду каля 2.200 тон бульбы, або 76 проц. пляну.

Адгрузка ідзе вельмі павольна. Калі калгасная сыстэма амаль выканала свой плян, дык аднаасобны сэктар вельмі адстаў. Пасобныя парт'ячэйкі і сельсаветы (Ленінскі, Рэкцянскі, Маслакоўскі, Дрыбінскі) недаацанілі палітычнага значэньня загатовак бульбы, не разгарнулі сваячасова шырокай масавай работы сярод аднаасобнікаў.

Старшыня Ленінскага сельсавету тав. **Благачынны** да прыезду раённых работнікаў і ўпаўнаважанага ЦК ня прыняў ніякіх мер да хутчэйшай адгрузкі бульбы, як быццам гэта справа яго недатычыць. Аднаасобнікі гэтага сельсавету выканалі свой плян на 10-15 проц.

Некаторыя заможнікі, як напрыклад, Матыскін, Варапаеў, Серафімаў, Антропенка ня здалі ні аднаго кгр. бульбы і адмовіліся выканаць цьвёрдыя заданьні. Меры да іх не прыняты.

Ёсьць калгасы, дзе яшчэ не ліквідаваны кулацка-месьніцкія тэндэнцыі. Калгас у вёсцы Шышава, Рэкцянскага сельсавету, дагэтуль ня вывез ні аднаго цэнтнэра бульбы, у той час, як ён мае вялікія запасы.

Трэба адзначыць ударную работу пасобных сельсаветаў, якія ўсьвядомілі палітычнае значэньне кампаніі і добра выконваюць свае заданьні. Гэта **Асталопаўскі** сельсавет, на чале з вылучэнкай калгасьніцай **Сабалеўскай, і Горацкі** савет на чале з тав. **Крупновым.**

Атрымалі кніжкі ўдарнікаў лепшыя здатчыкі бульбы — аднаасобнікі вёскі Бацьвінава **Бразгуновы Яўхім і Фёдар.**

В. Рудніцкі.

Кулацкі агент

ЧЫРВОНАЯ СЛАБАДА.

Баявое заданьне партыі і ўраду аб поўным выкананьні плянаў адгрузкі бульбы Ленінграду да 1 лістапада сустрэла супраціўленьне з боку агента райзагу Кавалёва.

У сваёй штодзённай рабоце Кавалёў увесь час стараўся сарваць плян адгрузкі бульбы. «Райзаг — гаспадарчая арганізацыя, — кажа Кавалёў, — а таму я павінен накіраваць сваю работу так, каб было больш карысьці для нас. Лепш здамо загатоўленую бульбу па канвэнцыйных цэнах іншым установам, а Ленінград няхай застаецца Ленінградам».

Гэтыя кулацкія разважаньні Кавалёў ажыцьцяўляў у практычнай рабоце.

Гэтымі днямі ён даў загад свайму экспэдытару Усовічу на ст. Слуцак — адгрузіць з ліку плянавых загатовак бульбы замест Ленінграду: 2 вагоны МСПО, 1 вагон бабруйскаму сьпіртзаводу і 2 вагоны закрытаму каапэратыву (Масква) звыш пляну па канвэнцыйных цэнах.

Кавалёў ужо пасьпеў адгрузіць 3 вагоны бульбы розным арганізацыям.

Кавалёў, як клясава варожы элемэнт, які разбазарыў 45 тон бульбы, прызначанай для адгрузкі ленінградзкім рабочым, выяўлен. Кулацкі агент павінен атрымаць па «заслугах».

К.

Перахапляюць загатоўленую бульбу

БЯГОМЛЬ. У Бродах, Бягомльскага раёну, нядаўна была адгружана баржа з 38 тонамі бульбы, якая, паводле распараджэньня райзага, была накіравана ў адрас ЛСПО. Вясёлаўскі крухмальны завод, які загатаўляе бульбу ў сельсаветах раёну, надумаўся захапіць баржу і скарыстаць бульбу для сваіх патрэб. Толькі дзякуючы настойлівасьці начальніка прыстані баржа ня была разгружана ля крухмальнага заводу і дастаўлена ў Барысаў.

У сваю чаргу Барысаўскі райзаг зусім незаконна перахапіў баржу, каб забраць бульбу сабе.

Са спазьненьнем на 6 дзён баржа была разгружана і бульба была накіравана ў Ленінград.

Гэтай справай павінны зацікавіцца сьледчыя органы, бо нельга дапусьціць такога становішча, каб Барысаўскі райзаг выконваў свой плян адгрузкі за лік загатовак бягомльскіх арганізацый.

Б.

Да чаго даводзіць работа рыўкамі

РЭЧЫЦА. (Наш кар.). Рэчыцкі раён не ліквідаваў яшчэ свайго адставаньня. Трохдзеньнік штурму (2, 3, 4 лістапада) сарваны, а ў дні сьвята адгрузка была зусім спынена, упаўнаважаныя райкому пакінулі даручаныя ім сельсаветы і прыехалі ў горад на сьвята.

Дырэктыва РК аб арганізацыі масавых абозаў з бульбай ня была выканана з-за бязьдзейнасьці раду мясцовых арганізацый.

Апэрацыйная тройка прызнала работу ўпаўнаважаных нездавальняючай. Для ліквідацыі прарыву зноў абвешчан ударны трохдзеньнік, мабілізован увесь партыйны актыў. Апошні тэрмін адгрузкі вызначан 12 лістапада; між тым, да 11-га большасьць упаўнаважаных яшчэ гуляла па горадзе.

Дрэнна ідзе спагнаньне цьвёрдых заданьняў. Па Холміцкім і Залатуцкім сельсаветах цьвёрдазаданьнікі хаваюць і распрадаюць бульбу, карыстаючыся бязьдзейнасьцю сельсаветаў.

Дрэнна адбіваецца на загатоўках несваячасовая расплата са здатчыкамі. На 8 лістапада райсаюз меў запазычанасьць перад сялянамі ў 8 тысяч руб., па Засьнінскім сельсавеце здана 230 тон, а атрымана грошай ад райсаюзу толькі за 30 тон.

Становішча адгрузкі па Рэчыцкім раёне патрабуе неадкладнага ўзмацненьня апэрацыйнага кіраўніцтва з боку РК і РВК і рашучага пераможаньня дэмабілізацыйных настрояў, якія зрываюць важнейшую гаспадарча-палітычную кампанію.

Д.

Тэрмін прайшоў--загатоўшчыкі супакоіліся

ПУХАВІЧЫ. (Наш кар.). Ня гледзячы на тое, што ўсе тэрміны даўно мінулі, сыстэма райзагу — асноўная загатоўчая арганізацыя ў раёне — вельмі павольна ўзьнімае тэмпы адгрузкі бульбы.

У першых лічбах лістапада, да кастрычніцкіх сьвят, вакол кампаніі была мабілізавана грамадзкасьць, сканцэнтраваны сілы і сродкі, але прышлі сьвяты, скончыўся тэрмін, убачыўшы, што плян ня выканан, людзі апусьцілі рукі і супакоіліся.

Дэмабілізацыйныя настроі прывялі да выкананьня пляну толькі на 90,2 проц., у той час, як раён ужо даўно мог скончыць адгрузку.

Вопыт паказвае, што толькі баявая ўдарная работа забясьпечвае посьпех кампаніі, што найменшае аслабленьне ўвагі да ходу адгрузкі непазбежна адбіваецца на тэмпах работы.

Сыстэма райзагу павінна забясьпечыць поўнае выкананьне пляну на працягу бліжэйшых двух дзён.

З. Б.

ПЕРАДАВІКІ

1. МСЬЦІСЛАЎСКІ РАЁН 221,7 ПРОЦ; 2. ВЕТКАЎСКІ РАЁН 193,6 ПРОЦ; 3. ЛАГОЙСКІ РАЁН 135,0 ПРОЦ; 4. СУРАСКІ РАЁН 125,0 ПРОЦ; 5. ДЗЯРЖЫНСКІ РАЁН 120,8 ПРОЦ; 6. КЛІМАВІЦКІ РАЁН 112,7 ПРОЦ; 7. ЗАСЛАЎСКІ РАЁН 111,2 ПРОЦ; 8. ТАЛАЧЫНСКІ РАЁН 109,6 ПРОЦ; 9. ЖЛОБІНСКІ РАЁН 103,8 ПРОЦ; 10. АРШАНСКІ РАЁН 101,6 ПРОЦ; 11. ЧЭРЫКАЎСКІ РАЁН 101,2 ПРОЦ; 12. ЛЕЛЬЧЫЦКІ РАЁН 101,1 ПРОЦ; 13. МАГІЛЕЎСКІ РАЁН 100,7 ПРОЦ; 14. КРЫЧАЎСКІ РАЁН 100,5 ПРОЦ; 15. ПЯТРЫКОЎСКІ РАЁН 100,4 ПРОЦ; 16. КАСЬЦЮКОВІЦКІ РАЁН 100,2 ПРОЦ; 17. РАСОНСКІ РАЁН 97,7 ПРОЦ; 18. ЛЁЗЬНЯНСКІ РАЁН 96,6 ПРОЦ; 19. БРАГІНСКІ РАЁН 96,2 ПРОЦ.

Зрываюць адгрузку

1. ЛОЕЎСКІ РАЁН 9,6 ПРОЦ; 2. НАРАЎЛЯНСКІ РАЁН 31,9 ПРОЦ; 3. ПРАПОЙСКІ РАЁН 39,2 ПРОЦ; 4. ДУБРОВЕНСКІ РАЁН 52,4 ПРОЦ; 5. БАБРУЙСКІ РАЁН 52,8 ПРОЦ; 6. СМАЛЯВІЦКІ РАЁН 57,9 ПРОЦ; 7. БУДА-КАШАЛЕЎСКІ РАЁН 59,3 ПРОЦ; 8. КЛІЧАЎСКІ РАЁН 59,4 ПРОЦ; 9. МАЗЫРСКІ РАЁН 59.5 ПРОЦ; 10. КАПЫЛЬСКІ РАЁН 59,8 ПРОЦ.

Прэміі лепшым

Загад № 5 шасьцёркі ЦК КП(б)Б і СНК БССР

§ 1.

ВЫДАЦЬ ПРЭМІІ РАБОТНІКАМ СЕЛЬСКІХ САВЕТАЎ, ЗРАЗУМЕЎШЫМ УСЮ ВАЖНАСЬЦЬ АДГРУЗКІ БУЛЬБЫ ПРАЛЕТАРАМ ЛЕНІНГРАДУ, МАБІЛІЗАВАЎШЫМ ВАКОЛ ГЭТАЙ ПЕРШАЧАРГОВАЙ ЗАДАЧЫ КАЛГАСНЫЯ І БЯДНЯЦКА-СЕРАДНЯЦКІЯ МАСЫ СЕЛЬСАВЕТУ, ДЗЯКУЮЧЫ ЧАМУ ГЭТЫЯ СЕЛЬСАВЕТЫ ВЫКАНАЛІ ПЛЯН АДГРУЗКІ БУЛЬБЫ ЛЕНІНГРАДУ.

ПА РАГАЧОЎСКІМ РАЁНЕ: ЗАВОЛЬСКАМУ СЕЛЬСАВЕТУ—450 РУБ., СТАРАСЕЛЬСКАМУ—450 РУБ.

ПА ПУХАВІЦКІМ РАЁНЕ: БЛУСКАМУ СЕЛЬСАВЕТУ—300 РУБ.

ГРОШЫ ПЕРАВЕСЬЦІ Ў РАСПАРАДЖЭНЬНЕ РАЁННЫХ ТРОЕК ГЭТЫХ РАЁНАЎ ДЛЯ ПРЭМІЯВАНЬНЯ АСОБНЫХ РАБОТНІКАЎ ГЭТЫХ СЕЛЬСАВЕТАЎ.

§ 2.

ЗА ПАСЬПЯХОВАЕ ВЫКАНАНЬНЕ ПЛЯНУ АДГРУЗКІ БУЛЬБЫ ЛЕНІНГРАДУ ПРЭМІЯВАЦЬ РАЁНЫ: АРШАНСКІ—5.000 Р. КАСЬЦЮКОВІЦКІ—5.000 РУБ. І КЛІМАВІЦКІ—3.000 РУБ. 50 ПРОЦ. ГЭТАЙ СУМЫ ВЫДАЦЬ ПРАМТАВАРАМІ.

ГРОШЫ ПЕРАВЕСЬЦІ Ў РАСПАРАДЖЭНЬНЕ РАЁННЫХ ТРОЕК ДЛЯ ПРЭМІЯВАНЬНЯ АСОБНЫХ РАБОТНІКАЎ.

СТАРШЫНЯ ШАСЬЦЁРАК БЭНЭК.

ДВА СЕЛЬСАВЕТЫ—ДЗЬВЕ ЯЧЭЙКІ—ДВА РЭЗУЛЬТАТЫ

Івана-Агародніцкі сельсавет, Слуцкага раёну — гэта 5 калгасаў, саўгас «Івань», прамкамбінат, які будуецца, 7 насельніцкіх пунктаў гэта — 340 калгасьнікаў, 279 аднаасобнікаў.

Сельсавет — перадавы. Па выкананьні пляну мабілізацыі сродкаў ён прэміюецца. Далёка ўперадзе іншых ён ідзе па выкананьні пляну збожжазагатовак. Блізка да выкананьня свайго пляну ён і па бульбазагатоўках. А плян немаленькі — 606 тон, найбольшы плян з усіх сельсаветаў раёну. З поля ўбрана ўся бульба. На 100 проц. выканан плян па зябліву.

Арганізатар гэтых перамог — партыйная ячэйка, якая згрупавала вакол сябе 70 чалавек калгаснага актыву. 7 камуністаў, з іх 5 кандыдатаў, працуюць непасрэдна ў калгасах.

⁂

Барацьбу за бульбу прышлося весьці ўпарта, напружана. Бульба самацёкам не пайшла. Барацьба ня скончана і зараз.

У сваёй рабоце ячэйка спалучае праведзеньне сходаў з разгортваньнем іншых форм масавай работы.

У кожным насельніцкім пункце ёсьць актыў сельсавету. Ён незаменны памочнік парт'ячэйкі і сельсавету ва ўсёй рабоце.

Партыйцы Івана-Агародніцкай ячэйкі сумесна з беспартыйным актывам сельсавету паказалі ўзоры таго, як трэба змагацца за бульбу.

Сходы з растлумачэньнямі скончаны. Разгорнута індывідуальная работа. Праводзяцца кароткія мітынгі. У селішчах праведзена 2 выязныя партыйныя сходы, на якіх было па 100 чал. калгасьнікаў і працоўных аднаасобнікаў. Праведзена ў Бязверхавічах адно выязное пасяджэньне пленуму сельсавету, дзе прымала ўдзел каля 100 чал. актыву і г. д.

Самаадданасьць партыі, справе будаўніцтва новай вёскі, будаўніцтва калгасаў паказалі тут не адзін актывіст-калгасьнік, бядняк і серадняк. Не адзін раз, зараз-жа пасьля сходу, партыйцы і беспартыйныя актывісты сельсавету, разыходзіліся па кватэрах, дзе праводзілі індывідуальныя гутаркі, дабіваючыся 100 проц. вывазкі бульбы.

Вось яны, гэтыя людзі:

Волась Алесь — у IV квартале выканаў поўнасьцю дзяржаўны плян загатовак мяса за 15 месяцаў і перад сходам даў слова шырока разгарнуць гадоўлю жывёлы, прадаючы яе для мэтаў грамадзкага харчаваньня і калгаснага гандлю. **Волась** — беспартыйны, актыўны ўдзельнік работы сельсавету.

Руды Васіль — член сельсавету, прымацаваны як упаўнаважаны да Селішчаў. Праводзіць там вялікую работу.

Гурба Нікіта — малады кандыдат партыі. Старшыня калгасу «Новае жыцьцё». Калгас перадавы. Плян мясазагатовак за IV квартал ужо выканаў. Гурба ўпарта ставіць і рэалізуе пытаньні калгаснага будаўніцтва. Будуюцца: сьвінарнік, павець каля 200 мэтраў, сушня і лазьня, 2 студні, хлеў, гумно, стайня на 100 шт. коняй, кароўнік на 100 шт., 2 сьвірны і г. д. Большасьць з гэтага ўжо пабудавана. У часе ўборкі працавалі яслі на 40 дзяцей. Закладзены дзьве сіласныя ямы.

Сваю барацьбу за бульбу, як і ў іншых кампаніях, ячэйка праводзіла праз т. зв. прымацаваных да асобных пунктаў сельсавету. Практыкуюцца перакідкі асобных упаўнаважаных ячэйкі і нават цэлых брыгад для ўзмацненьня работы на асабліва адстаючых вучастках. Арганізуюцца і праводзяцца буксіры.

Шырока разгорнута па сельсавету масавая работа; лёзунгі, чырвоная і чорная дошкі, пасьведчаньні ўдарнікаў загатовак.

На выязным пленуме сельсавету 63-гадовы **Карпейчык Макар**, серадняк, бацька чырвонаармейца, атрымаўшы ганаровае пасьведчаньне ўдарніка загатовак, усхвалявана казаў: «Вось што, браткі, вы ўсе ведаеце, што ёсьць рабочая кляса. Гэта яна для нас працуе, а мы павінны забясьпечыць яе хлебам. А Чырвоная армія, яна нас абараняе ад лютых ворагаў? Хіба-ж не павінны мы яе забясьпечыць хлебам? Я выканаў свае абавязкі перад дзяржавай на 100 проц. Я заклікаю ўсіх пасьледваць майму прыкладу. Я — сёньня яшчэ аднаасобнік, але заўтра буду ў калгасе».

У масавай рабоце не апошняе месца займае камсамол. Па сельсавету — 5 камсамольскіх ячэек.

Разгортваюць работу і насьценныя газэты, але к сораму ячэйкі значна слабей, чым у конкурсе «Праўды».

Нягладка ідзе справа загатовак, не па пратаранай дарожцы. Ячэйка і актыў сельсавету добра памятаюць, як царкоўны староста, **Ходзько Гаўрыла** сарваў сход.

У другі раз да гэтага імкнуўся **падкулачнік, балаховец Паўлюкевіч Сьцяпан.**

Яму далі адпор. Асабліва згчытаў яго **Гурба Рыгор — беспартыйны калгасьнік.** Ён выкрыў, што **Паўлюкевіч** прабаваў абысьці дзяржаву, утаіўшы свае даходы, ашукаўшы сельсавет.

І яшчэ многа фактаў можна прывесьці з кулацкіх спроб сарваць нашу работу на вёсцы. Але калгасьнікі і працоўныя аднаасобнікі пад кіраўніцтвам партыйнай ячэйкі ўпэўнена ідуць тым шляхам, які ўказвае партыя.

Што дрэнна ў рабоце парт'ячэйкі, гэта бессыстэмнасьць, раскіданасьць, слабасьць перабудовы партыйна-масавай работы. Уся масавая работа, вялікая і шырокая, праводзіцца па кампанейску, бяз сыстэмы. Гэта прызнае і ячэйка і яе сакратар т. **Калежка Янэн,** надзвычай энэргічны, адданы работнік, аўтарытэтны кіраўнік.

На 1-XI сельсавет выканаў 100 проц. бульбы па калгасным сэктары, 70 проц. па аднаасобным і 80 проц. па цьвёрдых заданьнях. Засталося няшмат. **Няма ніякіх падстаў сумнявацца ў тым, што сельсавет свой плян у бліжэйшыя дні поўнасьцю выканае.**

⁂

Зусім інакш справа стаіць у Дарасінскім сельсавеце. Там — 6 калгасаў, 7 насельніцкіх пунктаў, 250 аднаасобных гаспадарак. Плян па бульбе — 430 тон. Уся масавая работа ў сельсавеце падменена сухімі сходамі.

У сельсавеце моцны кулацкі ўплыў. Многія партыйцы працуюць фармальна. Партмасавая работа не разгорнута.

Збожжазагатоўкі па сельсавету выканаы ўсяго на 48 проц. Па мабілізацыі сродкаў сельсавет адстае. Камсамольская ячэйка слабая.

На сёньня выканана толькі 35 проц. пляну бульбы па аднаасобным сэктары, 50-60 проц. па цьвёрдых заданьнях.

Ячэйка не спраўляецца са сваімі задачамі. Райком абавязан ёй грунтоўна дапамагчы.

⁂

Два сельсаветы — дзьве ячэйкі — два паказальнікі работы.

П. ЧАРНЯКОЎ.

ЗА МЯЖОЙ

ЖЭНЭВА НАГАДВАЕ ВАЕННЫ ЛЯГЕР

Салдаты братаюцца з рабочымі

БЭРЛІН, 10. З Жэнэвы паведамляюць, што ўрад забараніў дэманстрацыі. Забаронена таксама агульнае пахаваньне ахвяр крывавай расправы буржуазіі над рабочымі. Наперакор усім забаронам, 10 тыс. рабочых і работніц-камуністаў, сацыял-дэмакратаў і беспартыйных праводзілі труну з целам забітага камуніста.

Частка дэманстрацыі накіравалася да казармы, дзе знаходзілася ваенная часьць. Салдаты, разьбіўшы вокны, заспявалі разам з рабочымі «Інтэрнацыянал». **Пачалося братаньне войск з рабочымі.**

Камэндант выклікаў у Жэнэву новы полк. На вуліцах выстаўлены кулямёты. Жэнэва нагадвае ваенны лягер.

Хваляваньні працягваюцца. Днём таксама адбыліся дэманстрацыі з удзелам некалькі тысяч рабочых.

Адозва францускай кампартыі

ПАРЫЖ, 11. «Юманітэ» зьмяшчае адозву палітбюро францускай кампартыі з повадзу жэнэўскіх падзей:

«Жэнэўскі расстрэл, пры якім былі забіты і паранены дзесяткі працоўных, падкрэсьлівае размах і сілу пратэсту пралетараў супроць вайны. У гэтай барацьбе рабочыя ўсіх краін, бяз розьніцы палітычных тэндэнцый, аб'яднаны клятвай, данай на Амстэрдамскім кангрэсе. Жэнэўскія падзеі падкрэсьліваюць неабходнасьць умацаваць цесную сувязь паміж пралетарамі ўсіх краін. Француская кампартыя схіляецца перад прахам забітых ахвяр падрыхтоўкі да вайны і поўнасьцю салідарызуецца з удзельнікамі дэманстрацыі. Яна ганьбіць злачынства швэйцарскай буржуазіі і заклікае ўсіх працоўных Францыі падтрымаць барацьбу швэйцарскіх рабочых супроць імпэрыялістычнай вайны, супроць пагаршэньня ўмоў іх жыцьця».

Асацыяцыя рэвалюцыйных пісьменьнікаў і артыстаў апублікавала пратэст, выказваючы абурэньне супроць жэнэўскіх забойцаў.

Скалачваньне аб'яднанага фронту эўрапэйскіх даўжнікоў супроць ПАЗШ

ЛЕНДАН, 13. Уласны карэспандэнт «Праўды» піша: «Няма ніякіх сумненьняў у тым, што зараз робіцца ўзмоцненая спроба скалаціць аб'яднаны фронт эўрапэйскіх даўжнікоў Амэрыкі супроць свайго крэдытора. Паводле паведамленьня сёнешняй парыскай прэсы, сьледам за Англіяй пачала перагаворы аб адтэрмінаваньні сьнежаньскіх плацяжоў і Францыя. Гэта відавочна зьяўляецца рэзультатам джэнтльмэнскай згоды аб ваенных даўгох, якая была заключана на Лёзанскай канфэрэнцыі паміж Англіяй і Францыяй.

Старшыня фінансавай камісіі францускай палаты дэпутатаў Мальві прыбыў у сакрэтным парадку ў Лёндан, дзе зараз знаходзіцца і былы францускі міністар фінансаў Фландэн.

Учора ангельскі міністар замежных спраў Саймон прыняў францускага, бэльгійскага і італьянскага паслоў. Чакаецца, што ў бліжэйшыя дні Італія, Польшча, Бэльгія і Чэха-Славакія пасьледуюць прыкладу Англіі і Францыі і зробяць у Вашынгтоне заяву аб адтэрмінаваньні сваіх плацяжоў. Роля парыскай біржы ў арганізацыі супольнага выступленьня даўжнікоў ПАЗШ ілюструецца тым фактам, што ўчора пасьля апублікаваньня паведамленьня аб ангельскім выступленьні адносна адтэрмінаваньня сьнежаньскіх плацяжоў фунт стэрлінгаў, як і трэба было чакаць, павысіўся на 3 з чверткаю цэнта.

Спробы стварыць аб'яднаны фронт эўрапэйскіх даўжнікоў выклікалі моцную трывогу ў ПАЗШ. Гувэр сьпешна выехаў у Вашынгтон.

Эўрапэйскія дзяржавы выбралі для сваёй стаўкі надзвычайна выгодны ў тактычных адносінах момант перамены ўсяго адміністрацыйнага апарату ПАЗШ. Магчыма, што Амэрыканскі сэнат адкладзе разгляд пытаньня аб даўгавых плацяжох да 1 лічбаў сьнежня.

На савецкай тэрыторыі

ЧЫТА. 11 лістапада на станцыю Мацыеўскую прыбыла япона-маньчжурская камісія пад старшынствам начальніка японскай ваеннай місіі ў Харбіне **Комацубара** з мэтаю вядзеньня перагавораў з генэралам Су Бін-вэнем. Знаходжаньне гэтай камісіі на станцыі Мацыеўскай было дазволена савецкім урадам па просьбе японскага ўраду, заявіўшага аб сваім жаданьні весьці непасрэдныя перагаворы з генэралам Су Бін-вэнем на нэйтральнай тэрыторыі.

Перагаворы, якія прыбыўшая на станцыю Мацыеўская камісія зьбіраецца весьці, ставяць сваёй мэтай дасягненьне мірнай згоды з генэралам Су Бін-вэнам аб вызваленьні ўсіх японскіх рэзыдэнтаў, затрыманых апошнім на тэрыторыі, якая знаходзіцца пад яго ўладай.

Амэрыка ўзбройвае Чан Кай-шы

ТОКІЕ, 11. Агенцтва Дэмпо Пусін сьцьвярджае, што ўлады ПАЗШ з вясны накіравалі ў Кітай **звыш 150 вайсковых самалётаў з абсталяваньнем і лётніцкім складам.** Мяркуецца, што нанкінскі ўрад атрымае яшчэ рад самалётаў. У Хайчжоу, Нанчане, паводле слоў агенцтва, пры дапамозе ПАЗШ будуюцца авіяцыйныя базы. Японскія колы ў Шанхаі занепакоены падрыхтоўкай ПАЗШ, якая можа пагражаць «дзяржаўнай абароне Японіі».

Бурныя антываенныя дэманстрацыі ў Францыі

ПАРЫЖ, 11. У прадмесьцях Парыжу і радзе гарадоў Францыі адбыліся шматлікія мітынгі супроць імпэрыялістычнай вайны. **У Ліёне** на мітынгу прысутнічала звыш 4.000 чалавек. **У Руане, Марсэлі** на мітынгах прысутнічала 2.000 чалавек. **У Бордо,** ня гледзячы на паліцэйскія мерапрыемствы, прынятыя мэрам-сацыялістам, на мітынг зьявілася 1.200 чалавек. У радзе пунктаў поўначы Францыі і Брэтані адбыліся тысячныя мітынгі і дэманстрацыі. На ўсіх мітынгах горача вітаюцца пастановы Амстэрдамскага антываеннага кангрэсу.

Выкарыстаць агратэхпэрсанал на практычнай рабоце ў калгасах і саўгасах

Дайце нам магчымасьць займацца жывой справай

Агульная пасеўная плошча па **Рэчыцкім** раёне з году ў год павялічвалася і ў 1932 годзе дасягнула 55.654 га, супроць 40.475 га ў 1929 г.

Асабліва ўзрасьлі плошчы прапашных культур (бульба, караньплоды) з 9.799 га, у 1930 годзе да 12.382 га ў 1932 годзе, і тэхнічных з 2.649 га ў 1930 годзе, да 4-х тыс. га ў 1932 годзе. Таксама ўзрасьлі плошчы пад травамі і гародамі.

Гэта ішло адначасова з перабудовай дробнай сельскай гаспадаркі раёну ў буйныя саўгасы і калгасы. Пасеўная плошча з саўгасаў 655 га ў 1930 годзе вырасла да 2.447 га ў 1932 годзе. На калгасах з 415 га ў 1929 г. да 18.322 га ў 1932 годзе.

Прапашныя і тэхнічныя культуры ўзрасьлі ня толькі ў абсалютных лічбах, але і ўдзельнай вазе да ўсіх культур.

Аднак, мы яшчэ **не дабіліся здавальняючай ураджайнасьці:** сярэдні ўраджай з га атрымліваецца: жыта 4,4 цэнтн., аўса — 6,5 цэнтн., ячменю 7,3 цэнтн., бульбы 98,4 цэнтн., ільнавалакна—2,5 цэнтн.

Галоўнымі прычынамі нездавальняючай ураджайнасьці па нашым раёне мы лічым: адсутнасьць севазваротаў у саўгасах і калгасах, поўны занядбад увядзеньня агратэхнічных мерапрыемстваў, як радковы пасеў, ужываньне мінэральных угнаеньняў, належная апрацоўка глебы і г. д. Адсутнічае праца па ўкараненьні ў сацыялістычную гаспадарку агратэхнікі.

Адсутнічае барацьба з патравамі пасеваў, ад чаго кожны год бываюць вялікія страты.

Па нашым раёне ёсьць 11 аграномаў, з якіх на практычнай рабоце ў калгасах знаходзіцца толькі 3, астатнія выкарыстоўваюцца ў апаратах на тэхнічнай працы, якую кожа выконваць і не спэцыяліст аграном.

Мы лічым вялікім **злачынствам** перад пралетарскай дзяржавай, што некаторыя з нас перагружаліся рознай перапіскай і месяцамі ня бачылі калгасаў. Мы патрабуем, каб нам далі магчымасьць прыстасаваць свае веды на практычнай рабоце ў калгасах і саўгасах, ужываючы мэтады сацыялістычнага спаборніцтва паміж сабой, сапраўды жывой работай ажыцьцяўляць пастанову партыі і ўраду ад 29 верасьня аб павышэньні ўраджайнасьці.

Мы сёньня бярэм на сябе рад канкрэтных абавязкаў на 1933 год па агратэхнічнай прапагандзе і павышэньні ўраджайнасьці, і **выклікаем на сацспаборніцтва аграномаў Мазырскага раёну.**

Нашы канкрэтныя абавязацельствы наступныя:

— На працягу зімы распрацаваць разам з праўленьнямі калгасаў і абгаварыць на калгасных сходах севазвароты для кожнага калгасу ў адпаведнасьці з яго спэцыялізацыяй.

— Кожнаму з нас арганізаваць і кіраваць 3 агратэхнічнымі гурткамі, прачытаць ня менш 20 лекцый на калгасных сходах, удзельнічаць у друку раённым і калгасным.

— За зімовы час прапусьціць усіх палявадаў і брыгадзіраў праз каротка-тэрміновыя курсы з тым, каб кожны брыгадзір быў знаёмы з асновай агратэхнікі.

— Падрыхтаваць да веснавой сяўбы кожны калгас, каб у кожным было ачышчана і пратручана насеньне, правільна разьмешчаны палявыя культуры, правільна і сваячасова выкарыстоўваць мінэральныя ўгнаеньні і мясцовыя рэсурсы ўгнаеньняў, як кампосныя кучы, попел, падсьцілачны мох і г. д.

— Дасканала вывучыць асаблівасьці кожнага калгасу для зьнішчэньня момантаў мэханічнага плянаваньня.

— Закласьці ня менш 5 паказальных вучасткаў у калгасах на кожнага спэцыяліста сельскай гаспадаркі.

Забясьпечыць павышэньне ўраджайнасьці з га, збожжавых ня менш як на 1 цэнтн. і бульбы ня менш як на 20 цэнтн.

Мы заклікаем усіх спэцыялістаў сельскай гаспадаркі ўступіць паміж сабой у сацыялістычнае спаборніцтва на лепшую рэалізацыю пастаноў аб павышэньні ўраджайнасьці калгасных і саўгасных палёў.

Мы заклікаем усіх аграномаў безадкладна пераключыцца **на практычную жывую** работу ў саўгасах і калгасах, актыўна перадаючы свае веды шырокім масам. Гэта будзе лепшым адказам на пастанову ад 29 верасьня 1932 г.

Аграномы Рэчыцкага раёну:
Папругайла, С. Орман, Бялугін, Ізстаў, Л. Чарапові́ч.

Як адносяцца да аграномаў у Бярэзінскім раёне

На працягу году я ўпарта дамагаўся, каб зрабіць які-небудзь зрух у аграномічнай працы. Пісаў дакладныя запіскі, дакладваў вусна райкому і РВК, але ўсё дарэмна... Раённыя арганізацыі пакуль што кормяць толькі абяцанкамі і ніякіх канкрэтных захадаў ня ўжываюць.

Далей так працаваць немагчыма. Перад намі партыя паставіла даволі адказную задачу — быць застрэльшчыкамі па ўкараненьні агратэхнікі, па павышэньні ўраджайнасьці сацыялістычных палёў. Ці можна гэта выконваць зараз у Бярэзінскім раёне? Не, нельга.

Аграспэцыялісты ў нас выкарыстоўваюцца дзе хочаш — у канцылярыях, у якасьці статыстыкаў і г. д., толькі не на аграномічнай працы.

Калі захочаш выехаць у сельсавет, калгас, дык перад табой адразу паўстае пытаньне аб сродках руху. Коні, якія раней былі на аграномічным пункце, перададзены РВК. Калі папросіш даць каня, дык адразу атрымаеш адказ: «Для вас коняй няма». Прыходзіцца, як таму жабраку, ад калгасу да калгасу ісьці пехатой.

У цэнтры раёну таксама ня створаны ўмовы для працы. Адсутнічае ня толькі пакой, а нават пэўны стол, дзе-б можна было прытуліцца, папрацаваць над вытворчым плянам, складаньнем кантрольных лічбаў і г. д.

Агратэхкабінэт існуе на паперы. Аб ім ніхто ня думае. Тое абсталяваньне, якое ёсьць, валяецца ў шафах. Няма магчымасьці зрабіць нават малэнькі аналіз па вызначэньні кіслотнасьці глебы. Мне самому прыходзіцца працаваць у невялічкім пакоіку, дзе зьмяшчаецца ўвесь апарат райза.

Раённыя арганізацыі з думкамі аграномаў ня лічацца. **Нас паставілі ва ўмовы не спэцыялістаў, а звычайных тэхнічных работнікаў.** Ніхто не клапоціцца аб нашых матар'яльна-бытавых умовах. Спэцвопраткай не забясьпечваемся. Спабжэньне прадуктамі харчаваньня вельмі дрэннае.

Яшчэ горш з кватэрамі. Кватэры не адрамантаваны. У маёй кватэры ў 5 вокнах адсутнічае 10 шыб. Камгас рамантаваць іх нават і ня думае. Зімой, замест працы над сабой, прыйдзецца хадзіць па пакоі і слухаць завываньне ветру.

Прашу з усяго сказанага зрабіць адпаведныя вывады. Нам трэба стварыць такія ўмовы для працы, каб мы маглі ўвесь свой час, усе свае веды цалкам аддаць на карысьць павышэньня ўраджайнасьці, на карысьць арганізацыйна - гаспадарчага ўмацаваньня калгасаў.

Аграном Бярэзінскага райза
ХЛАПІЦКІ.

АД РЭДАКЦЫІ: Тав. Хлапіцкім была падана дакладная запіска на імя Наркома Зямляробства БССР тав. **Рачыцкага.** НКЗБ на агідныя зьявішчы, што існуюць у Бярэзінскім раёне ў адносінах да аграспэцыялістаў, да сёньняшняга дня не рэагаваў. ЦКК-РСІ павінна з гэтага факту зрабіць адпаведныя вывады.

Партыйнае будаўніцтва

Забясьпечыць бесьперабойную работу партыйных школ, павышаць якасьць вучобы

Лекцыя павінна быць паўторана

Як толькі пачынае цямнець, у Хацюхоўскую сямігодку (Крупскі раён) пачынаюць сьцягвацца з усіх вёсак Хацюхоўскага сельсавету партыйцы, беспартыйныя калгасьнікі, працоўныя аднаасобнікі — слухачы партыйнай кандыдацкай школы.

Іх 63. Усе яны акуратна, два разы ў тыдзень, пачынаючы з 3-га кастрычніка, прыходзяць і прыяжджаюць да 7 гадзін вечара на заняткі.

Цяга атрымаць марксыцка-ленінскія веды вялікая. Па пляну школа павінна была займацца дзьве гадзіны. Слухачы настаялі, каб заняткі адбываліся ня 2, а 3 гадзіны. Фактычна яны цягнуцца 3½ — 4 гадзіны.

Актыўнасьць слухачоў на занятках вялікая. Тут высоўваюцца самыя рознастайныя зьвязаныя і нязьвязаныя з тэмай пытаньні. Прайшло ўжо палова тэрміну заняткаў школы (праграма разьлічана на два месяцы), а адсеў складае ўсяго 2 чал. Процант наведваньня школы — 85. І гэта ня гледзячы на тое, што некаторыя слухачы жывуць ад месца заняткаў на адлегласьці каля 6 клм.

Заняткі праводзіць раённы прапагандыст тав. Дземчукоў. Прапрацавана ўжо 8 тэм.

⁂

Калі справа добра пастаўлена з арганізацыйнага боку, калі кандыдацкая школа змагла зацікавіць слухачоў і дабіцца вялікага проценту наведваньня і актыўнасьці, дык нельга гэтага сказаць пра якасьць вучобы. Яна незаўсёды на патрэбнай вышыні.

Вось праводзяцца заняткі на тэму аб савецкім гандлі. Прапагандыст тав. Дзямчукоў каля гадзіны чытае лекцыю, а потым задае пытаньні. Лекцыя агульная, пачынаецца з натуральнага гандлю нашых прадзедаў, не закранае важнейшых рысаў, характару савецкага гандлю, пытаньне зусім спрашчаецца, а часамі даюцца няправільныя фармулёўкі.

— Што такое савецкі гандаль? — задае ён пытаньне і адказвае:

— Савецкі гандаль ёсьць садзейнасьць разьвіццю прадукцыйных сіл. — Слухачы запісваюць гэту фармулёўку, не разумеючы дакладна яе сутнасьці, ролі савецкага гандлю на даным этапе.

Пераходзячы да характарыстыкі рэгуляваньня цэн на рынку, прапагандыст кажа, што ў нас рэгулююцца цэны пралетарскай дзяржавай, а там, у капіталістычных краінах, цэны паніжаюцца і павышаюцца стыхійна.

— Хоць і рэгулююцца ў нас цэны пралетарскай дзяржавай, — задае пытаньне слухач Рогаў Сьцяпан, — але якім усё-ж чынам? Мы-ж не ўстанаўліваем цьвёрдых цэн на рынку.

Адказу не пасьледвала. Задаецца пытаньне аб правых і «левых» у савецкім гандлі і тут-жа тлумачыцца:

— Правыя, гэта тыя, што павольна вязуць на рынак тавары, яны раўняюцца на вузкія месцы.

— А што такое ў даным выпадку вузкія месцы? — чуецца шопат сярод некаторых слухачоў.

— «Левы» ўхіл, — гаворыць тав. Дзямчукоў, — гэта напрыклад, калі прыходзіць старшыня праўленьня калгасу да калгасьніка і бяз усякага растлумачэньня гоніць яго на калгасны рынак.

— Ну, а калі-б з растлумачэньнем пагнаў, — шэпча нехта са слухачоў, — тады які-б гэта быў ухіл?

Так спрашчаюцца і скажаюцца фармулёўкі па пытаньні савецкага гандлю. Ні слова аб нэпманскім духу, аб прароцтве апартуністаў наконт разьвязваньня рыначнай стыхіі, ні слова аб «лявацкіх» тэндэнцыях мэханічнага разьмеркаваньня, аб сувязі барацьбы за цэнтралізаваны плян, з разгортваньнем самазагатовак і калгасным гандлям. Ні слова аб уплыве савецкага гандлю і, у прыватнасьці, калгаснага на рэгуляваньне рыначных цэн і г. д.

⁂

Тэма аб савецкім гандлі была скомкана. Прапагандыст т. Дзямчук да заняткаў не падрыхтаваўся. Пэўная доля віны за гэта ўскладаецца і на культпроп Крупскага РК КП(б)Б. **Дзямчук** і інш. прапагандысты не атрымалі ад культпропу за ўвесь час ні мэтадычнай, ні іншай дапамогі.

Як працуюць школы, як праходзяць заняткі—гэтымі пытаньнямі культпроп яшчэ не займаўся. Галоўнае ў марксыцка-ленінскай вучобе — барацьба за якасьць — праходзіць міма яго. Зьнішчыць гэты сур'ёзьнейшы прабел, да колькасьці дадаць высокую якасьць марксыцка-ленінскага выхаваньня — у гэтым задача дня.

⁂

Лекцыя аб савецкім гандлі ў Хацюхоўскай кандыдацкай школе павінна быць паўторана. Лекцыю павінна замяніць жывая, правільная палітычна, зразумелая слухачам гутарка.

М. Сакалоўскі.

Школа ня ведае адсеву

Партыйная ячэйка калгасу «Полымя» (Заслаўскі раён) яшчэ ў ліпені разгарнула падрыхтоўку да партыйнай вучобы 1932-1933 году. Кожны калгасьнік у брыгадах быў азнаёмлен з задачамі марксыцка-ленінскага выхаваньня. У гэтым-жа месяцы было вырашана арганізаваць партыйную вучобу па вытворчым прынцыпе — у брыгадах.

У рэзультаце добра праведзенай падрыхтоўчай работы, пры трох брыгадах калгасу былі арганізаваны кандыдацкія школы. У школах займаюцца ўсе камуністы і 45 чалавек калгаснага актыву.

Кандыдацкія школы поўнасьцю ўкамплектаваны прапагандыстамі і рэгулярна распачалі заняткі з першых лічбаў верасьня. Заняткі праводзяцца адзін раз у пяцідзёнку. Мэтад — жывая гутарка. Прапагандысты даюць заданьні слухачом, якія потым прымаюць актыўны ўдзел у занятках. У канцы заняткаў кіраўнік падагульвае прапрацаваную тэму, а слухачы запісваюць ў сшыткі асноўныя палажэньні.

Пасьля прапрацоўкі кожнай тэмы арганізуюцца паміж школамі палітбоі, якія спрыяюць яшчэ большаму ўсвойваньню тэмы.

Дзякуючы гэтаму жывому мэтаду дасягнута вялікая актыўнасьць у занятках слухачоў. Школы зусім ня маюць адсеву. Наведваньне школ у сярэднім дасягае **96 проц.** Выходзіць школьная насьценгазэта, праз якую школы дзеляцца вопытам работы. Арганізаваны чырвоныя і чорныя дошкі.

Адным з вялікіх недахопаў у рабоце школы зьяўляецца малы процант жанчын (іх усяго ў школах тры). Партыйная ячэйка пастанавіла на сваім агульным сходзе арганізаваць вярбоўку лепшых калгасьніц у школу, дабіўшыся таго, каб ня менш 30 проц. складу слухачоў былі жанчыны. Гэта пастанова з посьпехам выконваецца.

Партыйная ячэйка калгасу «Полымя» паказвае прыклад, як трэба арганізаваць і праводзіць партыйную вучобу.

Майсеенка.



Печы Крычаўскага цэмэнтнага заводу для абжыганьня вадкаабразнай масы цэмэнту

Бялыніцкі, Асіпавіцкі і Веткаўскі лескаапы зрываюць лесазагатоўкі

БУНІН „АГІТУЕ“...

Веткаўскі леспрамгас заданьне III кварталу па вывазцы дзелавога лесу выканаў на 50 проц., па будаўнічым матар'яле — на 52 проц., а заданьне двухдэкадніка па загатоўцы 1.200 куб. дроў выканана на 11 проц. і па вывазцы на 50 проц.

Прычыны такога ганебнага адставаньня хаваюцца ў тым, што дырэкцыя леспрамгасу і прафарганізацыя апартуністычна аднесьліся да выкананьня прамфінпляну і не далі рашучага адпору кулацка - рвацкім тэндэнцыям.

У самы рашаючы час лесараспрацовак дазволам дырэктара амаль што палова служачых леспрамгасу была адпушчана ў адпачынак і кіраваць работай ня было каму.

Дырэктар Веткаўскага леспрамгасу лічыць, што барацьба за выкананьне кулацка-заможнай часткай вёскі цьвёрдых заданьняў па лесазагатоўках — гэта не яго справа, а гэтым павінен займацца райвыканком. У выніку такіх разважаньняў, заможнікамі ні адно цьвёрдае заданьне яшчэ ня выканана.

Старшыня прафкому лесдрэўрабочых тав. **Бунін** замест шырокага растлумачэньня дырэктыў партыі і ўраду аб лесараспрацоўках, замест мабілізацыі ўвагі членаў саюзу і шырокай грамадзкасьці на выкананьне заданьняў і на барацьбу з труднасьцямі і кулацкай агентурай, казаў рабочым, што «паколькі леспрамгас вас поўнасьцю прадуктамі харчаваньня не забясьпечвае, вы маеце поўнае права пакінуць лесараспрацоўкі». Вядома, што такая агітацыя мела пэўны ўплыў на рабочых, якія групамі пакідалі распрацоўкі.

Усё гэта рабілася на вачох сельсавету і ён нічога не прадпрыняў, нават не паклапаціўся, каб установы і школы сваячасова былі забясьпечаны апалам, у выніку чаго многія школы з-за адсутнасьці апалу спынілі цяпер заняткі.

Далей такога становішча нельга цярпець. Неабходна абнавіць апарат Веткаўскага леспрамгасу і зьмяніць непрацаздольны прафкамітэт на чале з апартуністам **Буніным.**

Нонпарэль.

На 217 рабочых- 176 служачых

Бялыніцкі леспрамгас з кварталу ў квартал ганебна адстае ў выкананьні прамфінпляну. У 3-м квартале плян загатоўкі будаўнічай драўніны выканан на 30,6 проц. і па загатоўцы дроў на 28,3 проц. Кіраўніцтва леспрамгасу адставаньне тлумачыць «аб'ектыўнымі» прычынамі.

Леспрамгас мае ўсе спрыяючыя ўмовы для сваячасовага выкананьня вытворчых заданьняў. Ёсьць уласны транспарт у колькасьці 120 рабочых коняй. Для палепшэньня вывазкі лесапрадукцыі пабудавана лежнявая дарога адлегласьцю ў 2,5 кілём.—ад прыстані **Калічонка** да ст. **Друць.** Будуецца такая-ж дарога, адлегласьцю ў 13 кілём., да прыстані **Эсьмоні.**

Для вырабу з адыходаў шырспажыву (гонту і тарнай прадукцыі) пабудаваны два шпалерна-гонтарэзныя заводы з паравымі рухавікамі. Прамтаварамі леспрамгас на працягу першых трох кварталаў забясьпечваўся ў дастатковай колькасьці. У раёне ёсьць патрэбная колькасьць вольнай рабочай і гужавой сілы, але на лесараспрацоўкі яна не вярбуецца. Наогул пытаньням арганізацыі вярбоўкі рабочай і гужавой сілы леспрамгас не аддаў належнай увагі. У IV квартале на лесараспрацоўках засталося толькі **217** рабочых, а штат служачых леспрамгасу складаецца **са 176 чал.**

Дрэнна арганізавана забесьпячэньне рабочых-лесарубаў і возчыкаў прамтаварамі і прадуктамі, адсутнічае належная ўвага пытаньню палепшэньня грамадзкага харчаваньня. Лесрабкоп пачынаючы з вясны і па сёнешні дзень амаль зусім не забясьпечвае рабочых прадуктамі. Самазагатоўкі не разгорнуты і праўленьне лесрабкопу чакае пакуль усё будзе дастаўлена цэнтралізаваным парадкам. Становішча [illegible] пункту нездавальняючае. Да гэтага часу яшчэ ніхто не паклапаціўся аб стварэньні трусятніка.

Яшчэ з пачатку вясны была выяўлена пакража работнікамі лесрабкопу прадуктаў і прамтавараў на суму звыш 20 тысяч рублёў, але і на сёньня ніхто з канкрэтных вінаватых у гэтым ня сеў на лаўку падсудных. Па гэтай справе зараз затрыманы тры чалавекі, але сьледзтва цягнецца ўжо звыш месяца і невядома, калі справа будзе перадана ў суд.

Грамадзкае харчаваньне пастаўлена вельмі дрэнна. Бываюць частыя выпадкі, калі ў сталоўцы зусім няма прадуктаў для гатаваньня абедаў. Якасьць абедаў вельмі нізкая.

Рабочыя да гэтага часу яшчэ не забясьпечаны жыльлём. Ёсьць агульны інтэрнат на 70 чал., але ён абсталёван дрэнна і ў ім пануе антысанітарыя. Пабудова новых 4-х дамоў, прызначаных для кватэр рабочых і інтэрнатаў, невядома калі будзе скончана.

Тэхнічны і адміністрацыйна-гаспадарчы пэрсанал леспрамгасу мала кваліфікаваны і амаль бяз вытворчага стажу.

Заданьне 4-га кварталу леспрамгасу пашырана, але для гэтага ён зусім не падрыхтован, хаця леспрамгасу трэба ня толькі выканаць заданьне 4-га кварталу, але і пакрыць запазычанасьць мінулых кварталаў.

Гэтыя задачы могуць быць выкананы толькі ў тым выпадку, калі кіраўніцтва, парт'ячэйка і рабачком па-сапраўднаму возьмуцца за перабудову сваёй работы з такім напрамкам, каб перанесьці жывое канкрэтнае і апэрацыйнае кіраўніцтва непасрэдна ў нізавое зьвяно — вучастак і брыгаду. Бялыніцкі гарком КП(б)Б і РВК павінны аказаць дапамогу леспрамгасу ў справе забесьпячэньня лесараспрацовак рабочай і гужавой сілай, хутчэйшага скончэньня пабудовы лежнявога шляху, жыльлёвых дамоў і арганізацыі грамадзкага харчаваньня на месцох работы лесарубаў і возчыкаў.

РайКК-РСІ трэба праверыць работу Бялыніцкага лесрабкопу і ачысьціць яго ад варожых элемэнтаў, якія займаюцца разбазарваньнем і раскрадваньнем прамтавараў і прадуктаў, прызначаных рабочым лесараспрацовак.

Н. Гафт.

Прадукты разбазарваюцца

Асіпавіцкі леспрамгас гадавы плян загатоўкі дроў выканаў толькі на 60 проц. На лесараспрацоўчых вучастках вялікі недахват рабочых. Так, на 7-м лесараспрацоўчым вучастку засталося толькі 20 лесарубаў, але і гэтыя кожны дзень хочуць пакінуць работу, бо зарплата ім ня выплачваецца ўжо на працягу трох месяцаў, прадуктамі яны забясьпечаны вельмі дрэнна.

Прадукты, прызначаныя для рабочых лесараспрацовак, расьцягваюцца работнікамі лескаапу, раздаюцца служачым леспрамгасу і камандыраваным з розных устаноў.

Адміністрацыя леспрамгасу і работнікі лескаапу сваёй дзейнасьцю ставяць пад пагрозу зрыву выкананьне прамфінпляну.

Н. А. Ш.

АГЛЯД ДРУКУ

„Між іншым...“

„ЛЕНІНСКІ ШЛЯХ“, СІРОЦІНСКІ РАЁН

Аб рэвалюцыйнай законнасьці рэдакцыя «Л. Ш.» успомніла за ўвесь бягучы год толькі... адзін раз. У ліпені на старонках газэты былі апублікаваны пастанова ЦВК і СНК БССР аб рэвалюцыйнай законнасьці і адпаведныя рэдакцыйныя камэнтары. Больш газэта рта **НЕ АДКРЫВАЛА.** «Л. Ш.» замаўчаў усур'ёз і, відавочна, надоўга, паколькі газэта маўчыць і па сёньняшні дзень. Чаму? Што за прычыны?

Па-першае аб рэдакцыйных камэнтарах да пастановы ЦВК і СНК. Іх зьмест мімаволі прымушае пастаражыцца. Газэта ў сваіх камэнтарах паведамляе аб радзе агіднейшых фактаў парушэньня рэвалюцыйнай законнасьці ў раёне. Ня думайце, аднак, што гэтыя факты выкрыла сама газэта. Нічога падобнага. Рэдакцыя проста фіксуе матар'ялы, атрыманыя з раённых арганізацый. Матар'ялы б'юць ня ў брыво, а ў вока. У Сіроцінскім раёне, аказваецца, былі дапушчаны грубейшыя скажэньні рэвалюцыйнай законнасьці. Паасобныя сельсаветы займаліся голым адміністраваньнем, ажыцьцяўляючы сваё кіраўніцтва па прынцыпу «чаго мая левая нага хоча».

Мясцовыя «левакі» праводзілі беспадстаўныя арышты, незаконна выключалі беднякоў з калгасаў і падмянілі масавую работу сярод аднаасобнікаў самадурскім камандаваньнем.

Якія-ж вывады робіць рэдакцыя газэты? Рашуча, да канца выкрывае канкрэтных носьбітаў «лявацкага» адміністраваньня? Мабілізуе масы на барацьбу за ўсямернае ўмацаваньне рэвалюцыйнай законнасьці? Дабіваецца неадкладнага і поўнага выпраўленьня дапушчаных памылак?

Толькі ня гэта. Рэдакцыя, відавочна, палічыла, што зусім даволі толькі паведаміць аб наяўнасьці скажэньняў рэвалюцыйнай законнасьці ў раёне. Ні больш, ні менш...

«Л. Ш.» пералічыўшы факты дапушчаных скажэньняў у Сіроцінскім раёне, даслоўна заяўляе:

> **«... МІЖ ІНШЫМ КАНКРЭТНЫЯ НОСЬБІТЫ ПАРУШЭНЬНЯЎ РЭВАЛЮЦЫЙНАЙ ЗАКОННАСЬЦІ І ДА ГЭТАГА ЧАСУ ЯШЧЭ НЯ ПРЫЦЯГНУТЫ ДА АДКАЗНАСЬЦІ».**

Усё! Якая далікатнасьць! Хто-ж вінават у тым, што «канкрэтныя носьбіты між іншым і да гэтага часу ня прыцягнуты да адказнасьці»? Што, «між іншым», прапануе зрабіць газэта? Якія прыймуць меры, каго прыцягнуць да адказнасьці? **НЕВЯДОМА.** Жывыя людзі зьнікаюць з камэнтараў рэдакцыі і газэта сьмела кідаецца ў хвалі шаблённых і агульных фраз. Сама прызнаўшы, што ў раёне прымірэнча адносяцца да парушальнікаў рэвалюцыйнай законнасьці, газэта, як бачыце, імкнецца замесьці сьляды. «Л. Ш.» ня ідзе далей агульнага закліку

> **«... рашуча пакараць тых, хто парушае савецкія законы і паслабляе рэвалюцыйную законнасьць».**

Таямнічы «хто» застаецца нерасшыфраваным. Людзі, па віне якіх гэтыя самыя «хто» «між іншым і да гэтага часу ня прыцягнуты да адказнасьці», не называюцца. Рэдакцыя ўмывае рукі. На старонках газэты адпаўляецца магільная цішыня...

І так, у ліпені ніхто з парушальнікаў рэвалюцыйнай законнасьці ў Сіроцінскім раёне ня быў прыцягнут да адказнасьці.

Праходзіць яшчэ адзін месяц. Рэдакцыя «Л. Ш.», як і раней, маўчыць. Аб тым, як выпраўляюцца дапушчаныя памылкі, як вядзецца ў раёне барацьба за ўмацаваньне рэвалюцыйнай законнасьці, аб тым, ці прыцягнуты, нарэшце, перагібшчыкі да адказнасьці, — ні радка. У газэце — усё тое-ж маўчаньне, усё той-жа спакой...

Уласна кажучы, цішыні і спакою ў літаральным сэнсе гэтых слоў ня было. Наадварот, газэта шумела з усіх сваіх сіл. З якога повада? Рэдакцыя аказваецца, ваявала з раённым судзьдзёй. Некалькі слоў аб падрабязнасьцях гэтай «вайны».

У Сіроціне адзін 73-гадовы рабочы (цяпер пэнсіянэр) не падпісаўся на пазыку. З благаслаўленьня газэты райашчадкаса падала заяву ў суд на гэтага рабочага, абвясьціўшы яго «клясавым ворагам»... Абвінавачаньне было настолькі сьмешным і беспадстаўным, што судзьдзя, так сказаць, замяшаўся. Усё-ж дзікая судовая камэдыя (яркі паказальнік таго, як у Сіроціне абыходзяцца з рэвалюцыйнай законнасьцю) пад напорам рэдакцыі адбылася. «Злачынцу» засудзілі на 6 месяцаў зьняволеньня ўмоўна.

І вось тут і парушыла сваё маўчаньне рэдакцыя «Л. Ш.». Газэта стала ва ўвесь голас крычаць, што прыгавор судзьдзі зьяўляецца па меншай меры... «пустатой, недадум'ем і палітычнай блізарукасьцю». Рэдакцыя горача патрабавала для пэнсіянэра самай бязьлітаснай, самай рашучай кары...

Гэтае выцьцё спыніла толькі ўмяшаньне цэнтральнага друку. 30 жніўня «Зьвязда» ў карэспандэнцыі «Як у Сіроціне знайшлі «клясавага ворага» выкрыла сапраўдную сутнасьць гэтай ганебнейшай справы. Тады-ж былі поўнасьцю раскрытыкаваны і памылкі сіроцінскай газэты.

Рэдакцыя «Л. Ш.» тым ня менш зрабіла выгляд, што яна ні ў чым ня вінавата. На крытыку цэнтральнага друку газэта зусім **НЕ РЭАГАВАЛА.** На старонках «Л. Ш.» зноў і, цяпер ужо па сёньняшні дзень, запанавала цішыня. Імкнучыся вылезьці з вады сухой, газэта палічыла відавочна, што самае лепшае, гэта маўчаць, зрабіцца на пэўны час глухаватай і пачакаць пакуль усё «забудзецца»...

Людзі, якія з актыўнейшай дапамогай рэдакцыі сіроцінскай газэты дапусьцілі ў гэтай справе грубейшае парушэньне рэвалюцыйнай законнасьці, скажам словамі «Л. Ш.», «да адказнасьці і да гэтага часу ня прыцягнуты»...

Матар'ялы з Сіроціна паказваюць, што ў гэтым раёне найбольшая колькасьць скажэньняў рэвалюцыйнай законнасьці дапушчана ў Заронаўскім сельсавеце. Кіраўнікі Заронаўскага сельсавету ўжо ня раз фігуравалі на старонках цэнтральнага друку, як парушальнікі рэвалюцыйнай законнасьці. І так, цэнтральны друк аб справах гэтага сельсавету піша...

Што-ж робіць раённая газэта? Ці бачыць яна, што робіцца ў яе пад носам? Справядлівасьць патрабуе сказаць, што бачыць. Бачыць толькі... адным вокам. На самыя гнеўныя, самыя жорсткія і бязьлітасныя эпітэты па адрасе Заронаўскага сельсавету рэдакцыя ня скупіцца. **14** верасьня, напрыклад. «Л. Ш.» абвінаваціў парт'ячэйку гэтага сельсавету ў

> **«... МАХРОВЫМ АПАРТУНІЗЬМЕ І ПАТУРАНЬНІ КУЛАКУ...»**

Што і гаварыць! Абвінавачаньне моцнае. Яго падставай, паводле слоў самой газэты, паслужыла тое, што ячэйка «апартуністычна недаацэньвае аднаасобнага сэктару» і зусім не рэагуе на «апартуністычную дзейнасьць Заронаўскага сельсавету». Тут-жа, як доказ, падаюцца факты сур'ёзных недахопаў у рабоце паасобных калгасаў гэтага сельсавету і падкрэсьліваецца, што ячэйка ігнаруе дырэктывы РК КП(б)Б. Адным словам, супроць кіраўнікоў ячэйкі, а таксама і сельсавету газэта склала цэлы абвінаваўчы акт. Што-ж далей?

У газэту паступаюць новыя матар'ялы аб Заронаўскай ячэйцы. Селькоры сыгналізуюць аб дадатковых фактах апартуністычнай дзейнасьці гэтага сельсавету. Якія захады прымае рэдакцыя «Л. Ш.»? Зьмяшчае карэспандэнцыі селькораў? Дабіваецца рашучага аздараўленьня кіраўніцтва сельсавету?

Дарэмная надзея. Сама абвінаваціўшы ячэйку ў «махровым апартунізьме і патураньні кулаку», рэдакцыя робіць далікатны рэвэранс перад кіраўнікамі сельсавету і ячэйкі. Карэспандэнцыі аб сельсавеце і ячэйцы рэдакцыя пасылае «на расьсьледваньне»... непасрэдным аб'ектам селькораўскай крытыкі. Людзям, якіх сама газэта абвінаваціла ў «махровым апартунізьме і патураньні кулаку», рэдакцыя «Л. Ш.» велікадушна прадастаўляе права меркаваць, ці маюць рацыю селькоры ці не. Карацей кажучы, карэспандэнцыі, накіраваныя супроць тых, каго так жорстка і сурова раскрытыкавала сама газэта, пасылаюцца на «расьсьледваньне» ім-жа. Так, відавочна, разумее рэдакцыя сіроцінскай газэты прынцыпы самакрытыкі...

Кіраўнікі Заронаўскага сельсавету і ячэйкі не аказаліся такімі велікадушнымі, як сама газэта. «Расьсьледваньне», як і трэба было чакаць, не дало ніякіх вынікаў. Сельсавет і ячэйка проста, як кажуць, карэспандэнцыі селькораў замарынавалі. І сельсавет, і ячэйка скромна маўчалі...

Тады зноў загаварыла рэдакцыя «Л. Ш.». **25** верасьня ў газэце зьмяшчаецца гнеўны артыкул, у якім «Л. Ш.» абураецца, чаму сельсавет і ячэйка «хоць тэрмін рэагаваньня даўно прайшоў» (!?!) не рэагуюць на сыгналы рабселькораў...

Хто не рэагуе? Людзі, аб якіх сама газэта пісала, што яны заражаны махровым апартунізмам і патураюць кулаку! Людзі, якіх, да канца раскрытыкаваўшы за апартунізм і патураньне кулаку, рэдакцыя просіць «расьсьледваць» іх-жа справы! Ня трэба камэнтараў. Ясна бяз слоў!..

І так, газэта выкрываючы апартуністаў просіць іх «расьсьледваць скажэньні, дапушчаныя імі-ж...

1 лістапада ў «Зьвяздзе» была зьмешчана падрабязная карэспандэнцыя аб «лявацкіх» перагібах у Сіроцінскім раёне. І тут асаблівае месца займае Заронаўскі сельсавет. Ні райком, ні РВК, ні пракуратура не разгарнулі рашучай барацьбы з сельсавецкімі перагібшчыкамі. Ну, а газэта? Што робіць яна? Няўжо-ж нічога не заўважае? Нічога. У газэце, паўтараем, поўны спакой. Аб становішчы рэвалюцыйнай законнасьці ў раёне зноў ні слова. Аб барацьбе з перагібамі, якія дапускаюцца ў раёне—ні радка.

Тры вывады напрошваюцца з гэтых фактаў:

Па-першае: рэдакцыя сіроцінскай газэты праявіла яўную апартуністычную недаацэнку задач барацьбы за ўмацаваньне рэвалюцыйнай законнасьці.

Па-другое: газэта глушыць самакрытыку і зусім не змагаецца з «лявацкімі» перагібамі, якія дапускаюцца ў раёне.

І па-трэцяе: кіраўніцтва рэдакцыі, бясспрэчна, павінна быць **УЗМОЦНЕНА.**

МІТЫНГ-ПЕРАКЛІЧКА ПРАДПРЫЕМСТВАЎ І ПРАМАРЦЕЛЯЙ

УСЯМЕРНА ПАЛЯПШАЦЬ ЯКАСЬЦЬ ПРАДУКЦЫІ ШЫРСПАЖЫВУ

ПРАМАРЦЕЛЬ „ЧЫРВОНЫ АБУТНІК“ ІГНАРУЕ ЗАПАТРАБАВАНЬНІ ЗАКАЗЧЫКА

Рамантуюць абыяк

Арцель «Чырвоны Абутнік» (Менск) мае 38 аддзяленьняў, у якіх працуе 422 чалавекі. Арцель галоўным чынам рамантуе абутак. 95 проц. рабочай сілы працуе ў рамонтных майстэрнях. Арганізавана спэцыяльна дзьве майстэрні для рамонту абутку калгасьнікаў і аднаасобнікаў.

«Чырвоны абутнік» мае свой уцільцэх (дзе працуе 43 чал.), які вырабляе туфлі, рэстаўрацыйныя боты (са старых галянішчаў) і дзіцячы абутак. Арцель таксама вырабляе новы абутак па індывідуальных заказах.

У трэцім квартале арцель выпусьціла рознага абутку на 486.150 руб., што складае 105 проц. пляну. Такім чынам праграма ў колькасных адносінах выканана задавальняюча. Аднак якасьцю работы арцель ня можа пахваліцца. Вельмі часта праз тыдзень пасьля рамонту абутак становіцца непрыгодным. Асобныя майстры ня цікавяцца пытаньнем паляпшэньня якасьці рамонту. Майстар Камароўскага аддзяленьня тав. Кацнэльсон пры прыёмцы абутку не зварачае ўвагі, які патрэбен рамонт. Да бацінак з дрэннай сьцілкай накладаюцца грубыя гумовыя падэшвы, у выніку — праз два-тры дні бацінкі паказваюць «зубы».

Такія адносіны павялічваюць патрэбу ў рамонце абутку; загружаюцца майстэрні. Абутак валяецца ў майстэрнях цэлымі месяцамі. Устаноўленых тэрмінаў рамонту кіраўнікі майстэрань ня прытрымліваюцца і заказчык траціць шмат часу, пакуль атрымае абутак.

Асабліва дрэнная якасьць рамонту ў так званых майстэрнях «хуткай дапамогі». Мерапрыемства па арганізацыі такіх майстэрань вельмі добрае, але іх патрэбна ўмацаваць кваліфікаванымі майстрамі.

Трэба адзначыць, што ў 4-м квартале тэмпы работы ў колькасных адносінах таксама панізіліся. **За першыя дзьве дэкады кастрычніка заданьне выканана толькі на 86 проц.**

Адставаньне тлумачыцца наяўнасьцю абязьлічкі, адсутнасьцю плянавасьці ў рабоце. Паводле пляну вырабу абутку на чацьверты квартал лічыцца 22.800 пар. Што-ж датычыць асартыманту, дык невядома, які абутак будзе вырабляцца.

Няма адказнасьці за працу і за прынятыя абутак. Асабліва гэта наглядаецца за загадчыкамі майстэрань і аддзяленьняў. Нярэдка ў майстэрнях губляецца абутак. Так зьніклі яшчэ вясной у аддзяленьні пры студэнцкім гарадку боты студэнта Навуменка. Апошні вымушан быў зьвяртацца за садзейнасьцю ў народны суд. Прысуджана заплаціць за боты, але праўленьне арцелі і да гэтага часу ня лічыць патрэбным спыніць цяганіну.

Менпрамскурсавет павінен дапамагчы арцелі наладзіць працу. Наяўнасьць 292 ударнікаў сярод 422 працуючых па цэхах і майстэрнях дае магчымасьць арцелі справіцца са сваімі задачамі і выканаць плян 4-га кварталу.

А. Ф-ў.

З брыгады вырас цэх

Гарбарня імя Сталіна (Магілеў) мае вялікія магчымасьці для вырабу тавараў шырокага спажываньня. Пры раскроі падэшвы-палувалу і інш. сырцу застаецца шмат адыходаў, якія да апошняга часу валяліся па заводу і на іх нікто не зварачаў увагі.

Пасьля аб'яднанага пленуму ЦК КП(б)Б, які вынес пастанову аб разгортваньні вырабу тавараў шырспажыву, на заводзе быў абвешчан конкурс на лепшую прапанову па выкарыстаньні адыходаў. Кіраўніцтва заводу парашыла арганізаваць уцільцэх, але адсутнасьць належнага памяшканьня не давала магчымасьці разгарнуць як сьлед работу. Замест уцільцэху была арганізавана брыгада ў колькасьці 10 чалавек.

Новае кіраўніцтва заводу на чале з дырэктарам т. **Гефэнам**, паставіўшы сваёй задачай стопроцантнае скарыстаньне адыходаў вытворчасьці, адразу-ж узялося за пашырэньне уцільцэху. Была арганізавана другая брыгада таксама з 10 чалавек.

Тры месяцы работы уцільцэху паказваюць, што ён цалкам сябе апраўдвае. За гэты час выпушчана тавараў на **13 тыс. руб. замест 12.000 паводле пляну.** Зараз цэх выпрацоўвае з адкідаў востра дэфіцытныя тавары: загалоўкі, спартсмэнкі, сандалі, лоскут-палувал, і звыш пляну палувал сьвіньны.

Зараз кіраўніцтва заводу прымае ўсе захады, каб знайсьці для уцільцэху асобнае памяшканьне, што дасьць магчымасьць пашырыць яго работу. Рабочы калектыў **гарбарні імя Сталіна** ў парадку рэалізацыі пастаноў верасьнёўскага пленуму ЦК УсеКП(б) узяў на сябе абавязак замест выпуску тавараў шырспажыву ў 4-м квартале на 15.000 руб. паводле пляну, выпусьціць на 30 тыс. руб. Работа уцільцэху за кастрычнік паказвае, што гэты абавязак з гонарам будзе выканан.

Нэйдлін, Левін.

Вузлавыя задачы справаздачна-перавыбарчай кампаніі спажывецкай каапэрацыі

Партыяй і ўрадам пастаўлен рад канкрэтных баявых задач у галіне разгортваньня савецкага гандлю.

Выконваючы дырэктывы партыі, спажыўкаапэрацыя БССР дабілася пэўных посьпехаў. Значна ўзрос таваразварот, павялічылася гандлёвая сетка. На 1 студзеня 1931 г. па гарадох БССР налічвалася 397 магазынаў, на 1 кастрычніка 1932 г. іх ёсьць ужо 1.311. Вырасла таксама гандлёвая сетка і на вёсцы: з 373 адзінак да 5.139. Павялічана колькасьць раённых баз — з 4 да 11.

Для разгортваньня работы па шырспажыву пры некаторых сельспажыўтаварыствах арганізаваны ўласныя каапэрацыйныя арцелі. Паводле няпоўных вестак, такіх арцеляй налічваецца 35. Ёсьць пэўны зрух і ў галіне стварэньня ўласнай харчовай базы для паляпшэньня рабочага спабжэньня. Узрасла роля пралетарскай і калгаснай грамадзкасьці ў жыцьці і рабоце каапэрацыйных арганізацый.

Аднак спажыўкаапэрацыя мае яшчэ рад буйнейшых недахопаў, на якіх трэба асабліва завастрыць увагу ў сувязі з пачаткам справаздачна - перавыбарчай кампаніі.

Апошні пленум ЦК УсеКП(б) гэтыя недахопы ахарактарызаваў так: «Пры значным росьце гандлёвай сеткі, росьце і паскарэньні таваразвароту, у рабоце гандлёвага апарату дагэтуль яшчэ ня зжыты адзначаныя ў радзе пастаноў ЦК буйнейшыя недахопы, аб чым сьведчаць факты затаварваньня ў адных мясцох і недахват гэтых тавараў у іншых, у рэзультаце мэханічнага разьмеркаваньня тавараў і засылкі іх без выстарчальнага ўліку запатрабаваньняў паасобных раёнаў, факты замарожваньня таваразвароту, ужываньня прымусовага асартымэнту, аслабленьня за апошні час дысцыпліны ў правядзеньні дзяржаўнай палітыкі цэн...»

Аналізуючы становішча спажывецкай каапэрацыі БССР, трэба адзначыць, што характарыстыка, даная ў рэзалюцыі пленуму ЦК УсеКП(б), цалкам можа быць аднесена і да сыстэмы каапэрацыі нашай рэспублікі.

У сыстэме спажывецкай каапэрацыі БССР яшчэ не арганізавана барацьба **за разгортваньне таваразвароту.** Пры ўзмацненьні завозу тавараў, плян таваразвароту за трэці квартал выканан па вёсцы ўсяго на 79,8 проц., а па горадзе — на 79,9 проц. Такое становішча тлумачыцца тым, што значная частка каапарганізацый вядзе слабую работу па выяўленьні мясцовых рэсурсаў, па ўцягненьні ў таваразварот прадукцыі калгасаў, калгасьнікаў і саматужнікаў.

У значнай частцы сельспажыўтаварыстваў яшчэ ня зжыты ўтрыманчыя мэтады і ўвесь упор у гандлёвай рабоце робіцца на тавары, якія атрымліваюцца ад райспажыўсаюзаў. У Церахаўскім раёне з 24 сельспажыўтаварыстваў толькі 4—5 займаюцца самастойнымі закупкамі.

Важнейшая дырэктыва партыі аб гаспадарчым разрахунку яшчэ дагэтуль поўнасьцю не ажыцьцёўлена, асабліва па вясковай спажыўсыстэме. Яшчэ не арганізавана рашучая барацьба за скарачэньне адміністрацыйна-накладных выдаткаў. У паасобных райспажыўсаюзах замест скарачэньня назіраецца павялічэньне выдаткаў.

Напрыклад, у Церахаўскім раёне ў першым квартале выдаткі па сельспажыўтаварыствах складалі 60.000 руб., а ў трэцім квартале яны дайшлі да 95.000 руб. Слабае ўкараненьне гаспадарчага разрахунку і адсутнасьць барацьбы за скарачэньне выдаткаў прывялі рад каапарганізацый да страт.

Ганебнай плямай у рабоце каапэрацыі да сёньняшняга дня застаюцца растраты. Даволі паказаць такія лічбы: у 1931 г. было выяўлена растрат звыш 500 тыс. руб., у першым квартале 1932 г. растраты ня толькі ня зьменшыліся, а нават павялічыліся. Толькі за апошні квартал выяўлены растраты на суму каля 400 тыс. руб.

Наяўнасьць гэтых буйнейшых прабелаў у рабоце спажывецкай каапэрацыі зьяўляецца вынікам нездавальняючай перабудовы работы каапэрацыі і адсутнасьці цеснай сувязі сельспажыўтаварыстваў з масамі пайшчыкаў. Некаторыя сельспажыўтаварыствы са дня сваёй арганізацыі нават не паставілі справаздачных дакладаў на агульных сходах пайшчыкаў.

Поўнае ажыцьцяўленьне дырэктыў партыі і ўраду аб перабудове работы сельСТ, як важнейшага гандлёвага зьвяна на вёсцы, патрабуе ўстанаўленьня шчыльнай сувязі з масамі пайшчыкаў і стварэньня моцнага працаздольнага каапэрацыйнага апарату, які на справе забясьпечыў-бы поўнае і безагаворачнае выкананьне задач, пастаўленых перад спажывецкай каапэрацыяй.

Справаздачна - перавыбарчая кампанія павінна адыграць вялікую ролю ў справе карэннага паляпшэньня работы сельспажыўтаварыстваў, у справе павароту каапарганізацый тварам да лепшага абслугоўваньня пайшчыкаў.

Асаблівую ўвагу неабходна сканцэнтраваць вакол разгортваньня таваразвароту, узмацненьня ролі самастойных закупак, поўнага скарыстаньня мясцовых рэсурсаў, стварэньня харчовай базы для рабочага снабжэньня, зьніжэньня цэн, узмацненьня фінансавай базы, поўнага выкананьня і перавыкананьня пляну загатовак сырцу і сельгаспрадуктаў, вакол барацьбы са спэкулянцка-нэпманскім духам у каапэрацыі.

Спажывецкая каапэрацыя павінна канчаткова пазбавіцца ад клясава-варожых нэпманскіх элемэнтаў, павінна быць узмоцнена вытрыманымі і праверанымі на рабоце кадрамі.

І нарэшце, важнейшая задача кампаніі — бязьлітаснае змаганьне з праваапартуністычнымі спробамі разьвязваньня рыначнай стыхіі і спэкуляцыі, з «лявацкай» падменай савецкага гандлю простым тавараабменам і мэханічным разьмеркаваньнем таварных фондаў.

Для правядзеньня справаздачна - перавыбарчай кампаніі неабходна прыцягнуць партыйныя, прафэсыянальныя і камсамольскія арганізацыі. Папярэднія матар'ялы паказваюць, што ў некаторых раёнах ёсьць недаацэнка гэтай кампаніі. У Сіроцінскім і Бялыніцкім раёнах падрыхтоўку «адклалі» да сканчэньня загатовак бульбы. З такімі настроямі з самага пачатку неабходна павесьці рашучую барацьбу.

Ваўкавыскі, Кумок.

Аб удзеле прафсаюзаў у правядзеньні ўсебеларускай эстафэты „за шырспажыў і збор уцільсырцу“

Пастанова прэзыдыуму ЦСПСБ

Улічваючы, што правядзеньне ўсебеларускай эстафэты «за шырспажыў і збор уцільсырцу» мае сваёй мэтай папулярызацыю і практычнае ажыцьцяўленьне пастановы верасьнёўскага пленуму ЦК УсеКП(б) і ў мэтах замацаваньня вынікаў праведзенага прафдня і далейшага разгортваньня работы прафсаюзамі па зборы уцільсырцу, прэзыдыум ЦСПСБ пастанаўляе:

1. Прапанаваць усім прафарганізацыям уключыцца ў правядзеньне ўсебеларускай эстафэты «за шырспажыў і масавы збор уцільсырцу», праводзячы гэту работу, як важнейшую гаспадарча і палітычную кампанію, вынікам якой павінна зьявіцца замацаваньне дасягненьняў па прафдні і перавыкананьні гадавога пляну па ўцілю да тэрміну, вызначанага эстафэтай.

2. ГРПС і ФЗМК сумесна са штабамі па правядзеньні эстафэты і гаспадарчымі арганізацыямі распрацаваць дэтальны плян работы, давёўшы кантрольныя лічбы па зборы уцільсырцу да кожнага прадпрыемства, установы, брыгады, жакту і г. д.

Абавязаць усе ГРПС вылучыць адказнага прадстаўніка ў раённыя штабы эстафэты.

Арганізаваць калектыўны збор уцільсырцу на прадпрыемствах, рабочых кватэрах, падшэфных калгасах, саўгасах і вёсках.

3. Прапанаваць ФЗМК разгарнуць на прадпрыемствах і па ўстановах растлумачальную работу за здачу уцілю, вылучыўшы на аснове добраахвотнасьці зборшчыкаў уцілю па асобных заданьнях.

Замацаваць і актывізаваць работу ячэек садзейнасьці збору уцільсырцу на прадпрыемствах, паставіўшы перад імі задачу датэрміновага выкананьня кантрольных лічбаў.

4. Прэзыдыум ЦСПСБ падкрэсьлівае, што прафарганізацыі павінны забясьпечыць удзел кожнага рабочага і служачага на працягу ўсяго часу правядзеньня эстафэты па зборы ўцілю, прычым гэта работа павінна праводзіцца на аснове шырокага разгортваньня сацспаборніцтва і ўдарніцтва.

5. Лічыць неабходным асьвятленьне правядзеньня эстафэты ў газэце «Рабочий» і радыё-газэце «За бальшавіцкія тэмпы».

Прапанаваць ФЗМК забясьпечыць шырокае асьвятленьне ходу эстафэты ў фабрычна-заводзкім друку, шматтыражках, насьценгазэтах, брыгадных газэтах і штодзенках.

6. Прапанаваць усім ГРПС на працягу правядзеньня эстафэты дасылаць у ЦСПСБ (аддзел зарплаты і вытворчасьці) дэкадныя весткі аб праводзімай рабоце.

7. Гэту пастанову апублікаваць у друку.

Плоска-друкарская машына «Піянэр №-100»

Садоўнік АХРЫМЕНКА МАЙСЕЙ (садова-гародная база Зацішша, Менскага раёну) мэханізаваў капаньне прышчэп пладовых дрэў. Да трактара «ФП» прымацован плуг сыстэмы «Бэхэра», у якім аднят пярэдні корпус, а да другога корпусу прымацаваны ручкі ад плуга «Сакка». Вынаходзтва тав. Архіменкі дае эканомію ў 153 рабочыя адзінкі на 1 гэктар.

На здымку: 1) працэс выкопваньня прышчэп; 2) прымацаваны плуг да трактара; 3) корань выкапанай прышчэпы.

Трамвай для пасажыраў, ці пасажыры для трамваю?

Для чаго служыць трамвай у Менску?— часьцяком паўстае ў мяне такое запытаньне.

Многа выпадкаў **агідных** адносін з боку абслугоўваючага **трамвайнага пэрсаналу** і міліцыі да публікі, асабліва да жанчын з малымі дзяцьмі прышлося бачыць за час існаваньня ў Менску трамваю. Гэтымі днямі мне самому прышлося вынесьці зьдзек.

Стаю па Камсамольскай вуліцы з 3½-гадовым дзіцем на руках. Натоўп вялікі, вагоны ідуць перапоўненыя. Праходзіць адзін вагон—не магу папасьці, застаюся. Праходзіць другі — тая-ж самая гісторыя, бо ніякай чаргі пры пасадцы няма. Нарэшце ідзе трэці вагон. Натоўп хлынуў ва ўсе ўваходы. Каб не застацца ў трэці раз іду праз пярэднюю пляцоўку. Тут сустракае мяне кантралёр № 1, (вагон № 103—19), прозьвішча добра не пачуў.

— Ваша права на ўваход праз пярэднюю пляцоўку? Адказваю, што два разы ня мог сесьці ў вагон з дзіцем, таму іду цяпер праз пярэднюю пляцоўку.

— Штрафую. Плаціце 2 руб. Падняўся скандал. Перапалоханае дзіця пачынае страшна крычаць. Кантралёр-жа бярэ за каўнер і проста выштурхвае з вагону.

Я пытаюся, для чаго гэта патрэбна? Няўжо-ж гэта робіцца ў мэтах паляпшэньня абслугоўваньня пасажыраў?

Нарэшце, калі ўваход з малымі дзецьмі праз пярэднюю пляцоўку мае «важнейшае эканамічнае», а быць можа з пункту гледжаньня менскіх кантралёраў, і «палітычнае» значэньне, дык чаму ў вагонах ня вывешваюцца абвесткі, што з дзецьмі можна ўваходзіць праз пярэднюю пляцоўку, толькі да такіх-та год, або месяцаў, або зусім нельга?

Трамвайны пэрсанал павінен палягчаць пасадку і праезд у вагонах. У нашых-жа бюракратаў выходзіць якраз наадварот—не трамвай для пасажыраў, а пасажыры для трамваю.

Кантралёр № 1 павінен адказаць за свае бясчынства.

С. Жабінскі.

Для Галкоўскага „Я“—гэта ўсё

(Ліст калгасьніка-рабфакаўца)

У **Асмаловіцкім сельсавеце, Клімавіцкага раёну**, ёсьць толькі адзін буйны калгас «**Трэці Інтэрнацыянал**» у якім аб'яднаны амаль усе насельніцкія пункты сельсавету.

Ва ўсіх трох вытворчых вучастках калгасу работа пастаўлена вельмі дрэнна. Адсутнічае плянаваньне і ўлік працы, вытворчыя брыгады існуюць толькі на паперы. Няма барацьбы за павышэньне ўраджайнасьці.

Праўленьне калгасу не клапоціцца аб тым, каб прывесьці ў належны выгляд сьвінарнік і малочную фэрму, якія знаходзяцца ў надзвычай дрэнным стане. Старшыня праўленьня калгасу **Пасрэднікаў** не адпавядае свайму прызначэньню. Яго ўжо ня раз зьнімалі з працы ў іншых калгасах за зрыў работы апошніх. Справа паказвае, што і зараз ён вядзе калектыўную гаспадарку да развалу.

Усе тыя недахопы, якія маюць месца ў калгасе «III Інтэрнацыянал» зьяўляюцца рэзультатам таго, што кіраўнікі калгасу і асабліва сельсавету ня лічацца з меркаваньнямі калгасьнікаў, не праводзяць сярод іх масава-растлумачальнай работы, заціскаюць самакрытыку, ажыцьцяўляюць сваяасаблівае «адзінаначальле».

Галоўным героем — «адзінаначальнікам» у Асмалоўскім сельсавеце, а таксама і ў калгасе зьяўляецца старшыня сельсавету **Галкоўскі**. Для яго ў сельсавеце асноўнае — гэта яго ўласнае «Я». Тое, што ён робіць і тое аб чым ён загадвае рабіць не падлягае ня толькі крытыцы мас, але і нават якому-б там ні было абмеркаваньню. У рэзультаце — нават пастановы праўленьня калгасу, якія выносяцца пры ўдзеле Галкоўскага, не абгаварваюцца і не зацьвярджаюцца на сходах калгасьнікаў.

Галкоўскі робіць ні на чым не ўгрунтаваныя вобыскі ў калгасьнікаў, штрафуе іх, забараняе... гульні калгаснай моладзі, наладжвае арышты тых, хто адважыцца крытыкаваць яго работу, яго ўчынкі, парушэньні рэвалюцыйнай законнасьці.

Аб усім гэтым ведаюць старшыня райкалгассаюзу **Глушакоў** і член **РК КП(б)Б** тав. **Сукаў**, але чамусьці ня лічаць патрэбным ужыць дзейсныя захады па аздараўленьні Асмаловіцкага сельсавету.



В. Амскі.

АД РЭДАКЦЫІ: «Зьвязда» чакае ад Клімавіцкай РКК-РСІ неадкладнага тлумачэньня па пытаньні, закранутым у вышэй паданым лісьце.

М. Сіманенка

УДАРЫЦЬ ПА КОСНАСЬЦІ Ў ПЕРАБУДОВЕ ТЭХНАРМАВАНЬНЯ

У пастановах XVII партканфэрэнцыі даны выразныя ўказаньні на неабходнасьць карэннай і рашучай перабудовы тэхнармаваньня, якое павінна быць пакладзена «ў аснову правільнай арганізацыі працы ўнутрызаводзкага плянаваньня».

Апублікаваная пастанова **НКЦП** і **ЎсеЦСПС** аб арганізацыі пастаноўкі тэхнармаваньня канкрэтна паказвае, як трэба рэалізаваць пастановы XVII партканфэрэнцыі. Гэты выключны па сваім значэньні дакумант выводзіць тэхнармаваньне на шырокую дарогу арганізацыі вытворчасьці, вызначае задачы і зьмест работы па тэхнармаваньні, устанаўлівае ўзаемазалежнасьць тэхнічнага нармаваньня і тэхналёгічнага плянаваньня.

Прайшло ўжо больш 3-х месяцаў з часу апублікаваньня пастановы НКЦП і ЎсеЦСПС аднак абсьледваньне ЦСПСБ раду машынабудаўнічых прадпрыемстваў паказвае, што па большасьці прадпрыемстваў прафсаюзныя і гаспадарчыя арганізацыі ня здолелі разгарнуць работы па рэалізацыі пастановы.

Мэталяаб'яднаньне і ЦП саюзу мэталістаў праявілі поўную бязьдзейнасьць у ажыцьцяўленьні дадзенай пастановы. Мэталяаб'яднаньне, замест канкрэтнай дапамогі прадпрыемствам, затрымлівае зацьвярджэньне новых палажэньняў аб тэхнармовачнай рабоце, матывуючы гэта адсутнасьцю належных кадраў. ЦП саюзу мэталістаў за даны адрэзак часу заслухала толькі даклад аб'яднаньня на прэзыдыуме, дзе намеціла мерапрыемствы і на гэтым абмежавалася, ня прыняўшы ніякіх мер да ажыцьцяўленьня апошніх. Калі Белмэталяаб'яднаньне і ЦП саюзу паслалі брыгаду ў дапамогу заводу імя Варашылава з мэтай пастаноўкі паказальнай работы па перабудове тэхнармаваньня, дык гэта брыгада з прычыны адсутнасьці сыстэматычнага кіраўніцтва не апраўдала свайго значэньня.

На такіх заводах, як завод **імя Варашылава** і «**Камунар**», пастановы ЎсеЦСПС і НКЦП яшчэ не даведзены да брыгады і да кожнага рабочага. Прафсаюзныя і гаспадарчыя арганізацыі гэтых прадпрыемстваў, замест барацьбы за перабудову тэхнармаваньня, праявілі яўную недаацэнку гэтай работы. На заводзе **імя Варашылава** ў момант рэарганізацыі ТНБ заводзкія арганізацыі выдзяляюць кваліфікаванага работніка па тэхнармаваньні на месяц для падрыхтоўкі да кастрычніцкіх урачыстасьцяй, у той час, як ахват работ тэхнармаваньнем даходзіць толькі да 30 проц., астатнія-ж даныя статыстычна-вопытныя. Майстры цэхаў замест дапамогі ТНБ уносяць дэзарганізацыю ў работу яго. Так напрыклад, майстра токарнага цэху тав. **Эстаркін**, пасьля ўстаноўленых ТНБ норм і расцэнак самавольна павялічвае іх больш як на 100 проц; майстра **Гавіновіч** наогул ставіць крыж на ўсякае ўстанаўленьне норм і расцэнак. Начальнік мэханічнага цэху тав. **Андронаў**, патрабаваў забраць нармоўшчыка і даць яму магчымасьць самому карэктаваць нормы-расцэнкі, што прывяло да ўраўнілаўкі ў аплаце працы.

Ня лепш стаіць справа з пастаноўкай тэхнармовачных работ і на заводзе «**Пралетары**». Па ліцэйным цэху сярэднядзенная зарплата за ліпень месяц рабочага III разраду складала 4 руб. 07 кап., а па арматурным цэху 4 руб. 87 кап. Па мэханічным цэху сярэдня-дзенная зарплата рабочага 7-га разраду складала 13 р. 19 кап., 8-га разраду—10 руб. 25 кап. Такіх фактаў можна прывесьці дзесяткі.

Але яшчэ горш стаіць справа з рэалізацыяй пастановы НКЦП і ЎсеЦСПС на такіх прадпрыемствах, як «**Камунарка**», завод **імя Молатава**, завод **імя Ланцуцкага** і г. д. Заводзкія арганізацыі гэтых прадпрыемстваў сваю бязьдзейнасьць у рэалізацыі пастановы па тэхнармаваньні тлумачаць тым, што няма выразных указаньняў ад вышэйшых арганізацый аб удзеле прафорганаў у перабудове тэхнармаваньня. Гэтыя арганізацыі забываюць вельмі выразнае ўказаньне 9-га зьезду прафсаюзаў аб тым, што «прафсаюзы павінны паставіць адной з галоўных сваіх задач аўладаньне тэхнікай тарыфна-нармовачнай работы, як важнейшым зьвяном усёй сваёй вытворчай дзейнасьці».

Значыць, справа не ў адсутнасьці дырэктыўных указаньняў зьверху, а ў непаваротлівасьці, у няўменьні забясьпечыць сапраўднае і сваячасовае выкананьне пастаноў аб перабудове тэхнармаваньня.

Заводзкія арганізацыі не вядуць яшчэ рашучай барацьбы за максымальнае ўкараненьне тэхнічнага нармаваньня, паляпшэньне плянаваньня і г. д., у выніку чаго па радзе прадпрыемстваў, як напрыклад, завод **імя Ланцуцкага**, з 5.200 перагледжана ўсяго 350 норм, астатнія-ж нормы устанаўліваюцца статыстычным мэтадам, што прыводзіць да пераработкі ці недаработкі норм.

На вагонным цэху сьлесар 6-га разраду **Талмачоў** за 330 прапрацаваных гадзін атрымаў замест 290 руб. па тарыфу, фактычна 196. Майстры не дапамагаюць у рабоце ТНБ. Напрыклад, майстра вагоннага цэху заводу імя Ланцуцкага забараніў рабіць хронамэтраж, матывуючы тым, што рабочы пры хронамэтражы не дае сапраўднай прадукцыйнасьці працы, а гэтым тармозіць выкананьне пляну.

Ня лепш стаіць справа і на акулярнай фабрыцы, камбінаце «**Везувій**», заводах «**Ударнік**», **імя Ланцуцкага, Гомсельмаш** і радзе іншых, дзе тэхнармаваньне яшчэ адарвана ад тэхналёгічнага плянаваньня. На гэтых прадпрыемствах карткі і ведамасьці тэхналёгічных працэсаў ня служаць яшчэ асновай тэхнічнага нармаваньня. Фатаграфія рабочага дня праводзіцца не сыстэматычна, матар'ялы часта ня ўвязваюцца з аналізам выкананьня норм.

Ясна, што такая пастаноўка тэхнармаваньня на прадпрыемствах у пэўнай ступені паглыбляе разрыў паміж ростам прадукцыйнасьці працы і ростам заработнай платы. Так, па фабрыцы «**Х Кастрычнік**» плян па прадукцыйнасьці працы выканан у першым паўгодзьдзі на 99,6 проц., па зарплаце-ж за гэты час на 106,97 проц.

Барацьба за павышэньне прадукцыйнасьці працы і выкананьне вытворчай праграмы, за тэхнармаваньне зьяўляецца важнейшым вучасткам у рабоце прафсаюзных і гаспадарчых арганізацый. Трэба памятаць, што бяз правільнай нормы выпрацоўкі і расцэнак мы ня зможам забясьпечыць неабходных суадносін паміж ростам прадукцыйнасьці працы і ростам зарплаты, ня зможам атрымаць патрэбнага эканамічнага эфэкту ад рацыяналізатарскіх мерапрыемстваў, ня зможам даць правільнага заданьня брыгадзе і рабочаму.

Вось чаму гаспадарчыя і прафсаюзныя арганізацыі павінны дабівацца максымальнага ўкараненьня тэхнармаваньня, рашуча біць па коснасьці, недаацэнцы правядзеньня ў жыцьцё пастановы Наркамцяжпраму і ЎсеЦСПС, выкананьне якой забясьпечвае карэннае паляпшэньне работы ўнутрызаводзкага плянаваньня.

Задача прафсаюзных і гаспадарчых арганізацый у першую чаргу зьвярнуць увагу на карэннае паляпшэньне якаснага і колькаснага складу нармоўшчыкаў праз вылучэньне ў апарат тэхнармаваньня кваліфікаваных рабочых, якія добра ведаюць вытворчасьць і яе тэхналёгічны працэс, устанавіць практыку інструктажу па тэхнічных нормах на ўсіх вучастках вытворчасьці. Неабходна дабіцца, каб вытворчае заданьне цэху, брыгады мела ня толькі натуральныя і цэнасныя вымяральнікі, але і сумавыя нормы—расцэнкі на адзінку выробленай прадукцыі, на аснове чаго разьлічваецца рост прадукцыйнасьці працы, патрэбнасьць у рабочай сіле, фонд зарплаты і г. д.

Неабходна перанесьці цэнтр цяжару тэхнармовачнай работы ў цэх, прыцягваючы майстраў цэху да вызначэньня норм і расцэнак.

Гаспадарчыя, партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі павінны зараз-жа прыступіць да перабудовы органаў тэхнічнага нармаваньня, паклаўшы ў аснову перабудовы пастанову Наркамцяжпраму і ЎсеЦСПС, як тыповае палажэньне, мабілізуючы усе сілы, формы і мэтады работы на баявое выкананьне гэтай пастановы, шырока папулярызуючы яе сярод рабочых мас.

А ўсё-ж такі Буэль—кулак

(Ліст члена сельсавету)

Бедната Старынкаўскага сельсавету, Дзяржынскага раёну, ведае гаспадарку **Бузля Антося** (в. Старынка), як самую заможную.

Ён да жніўня 1932 году трымаў 2-х пастаянных батракоў, штогод наймаў сэзонную рабочую сілу, пазычаў беднаце збожжа і бульбу па адработак. Напрыклад, бяднячка **Завала Тадора** працавала яму за адзін кош бульбы тры дні; бядняк **Доўнар Янка** за два пуды жыта працаваў 8 дзён, **Навіцкая Аміля** за адзін кош яблык працавала 2 дні.

Яшчэ ў 1931 годзе была вынесена пастанова агульнага сходу калгасьнікаў і беднаты, сельскай падатковай камісіі аб абкладаньні гэтай гаспадаркі ў індывідуальным парадку. Увесь матар'ял па гэтай справе ўзяў в сельсавету інспэктар РВК **Сантаровіч**. Ён запэўніў, што гаспадарка **Бузля** будзе абкладзена ў індывідуальным парадку. Аднак праходзіць ужо год і гаспадарка Бузля ў індывідуальным парадку не абкладзена. Перад намі паўстае пытаньне, чаму Дзяржынскі РВК змазвае справу аб абкладаньні кулацкіх гаспадарак у індывідуальным парадку?

Бурачок.

АД РЭДАКЦЫІ: «Зьвязда» чакае ад Дзяржынскага РВК паведамленьня па гэтым лісьце.

ЗА МЯЖОЙ

ВАКХАНАЛІЯ СЬМЯРОТНЫХ ПРЫГАВОРАЎ

ВІЛЬНЯ, 13. Гэтымі днямі ў Баранавічах адбыўся новы вялікі працэс у ваенна-палявым судзе супроць 9 рэвалюцыйных рабочых і сялян па абвінавачаньні ў шпіянажы. 7 ЧАЛАВЕК ПРЫГАВОРАНЫ ДА КАРЫ СЬМЕРЦЮ ПРАЗ ПАВЕШАНЬНЕ, А ДВОЕ—НА БЯСТЭРМІНОВУЮ КАТАРГУ.

Адначасова ў РОЎНІ па абвінавачаньні ў славутым «шпіянажы» прыгавораны ваенна-палявым судом і ПАВЕШАНЫ 4 СЯЛЯНЕ.

У ВАЎКАВЫСКУ ваенна-палявы суд прыгаварыў 3 сялян ЮЛЬЯНА КАМЕЙЧУКА, ЮЗЭФА ДУЛЬЧЭЎСКАГА і ЮЛІЯНА КАПІТАНА за забойства асадніка да кары сьмерцю праз павешаньне. ПРЫГАВОР ВЫКАНАН 10 ЛІСТАПАДА.

Паводле даных фашысцкай прэсы, за мінулы год палявымі судамі ў Польшчы ВЫНЕСЕНА 172 СЬМЯРОТНЫЯ ПРЫГАВОРЫ.

Зразумела, што гэта лічба далёка ад сапраўднасьці. Фашысцкая прэса зьмяшчае толькі такія факты прыгавораў ваенна-палявых судоў, якіх утаіць ужо нельга ад шырокай грамадзкасьці. Пераважаючая колькасьць сьмяротных прыгавораў прыпадае на акупаваныя Зах. Беларусь і Зах. Украіну.

ЯЎРЭЙСКІЯ ПАГРОМЫ Ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 13. Як зазначалася ўжо на старонках «Зьвязды», яўрэйскі пагром, арганізаваны польскім фашызмам некалькі дзён таму назад у Львове, быў толькі пачаткам, сыгналам да антыяўрэйскіх выступленьняў і пагромаў у больш шырокім маштабе па ўсёй Польшчы. І сапраўды, 10 лістапада ў гадавіну забойства ў часе яўрэйскіх пагромаў польскага чорнасоценца-фашыста, студэнта **Вацлаўскага** па заклiку эндэкаў у Вільні, Пазнані, Варшаве, Кракаве і іншых гарадох былі адслужаны паніхіды па забітым, а потым наладжаны антыяўрэйскія дэманстрацыі. Усюды застрэльшчыкамі і ініцыятарамі антыяўрэйскіх выступленьняў зьяўляліся польскае фашысцкае студэнцтва і пераапранутыя агенты фашысцкай дыктатуры. Як падае фашысцкая прэса, у **Варшаўскім унівэрсытэце** чорнасоценнае польскае студэнцтва напала на яўрэйскіх студэнтаў і некалькіх чалавек зьбіла да крыві.

У Пазнані ў часе антыяўрэйскай дэманстрацыі, дэманстранты пачалі граміць яўрэйскія магазыны і зьбіваць праходжых яўрэяў. У часе пагрому дзьве асобы забіты і шмат параненых.

У Кракаве фашысцкая чорная сотня пасьля антыяўрэйскай дэманстрацыі таксама пачала граміць яўрэйскія магазыны і зьбіваць яўрэйскае насельніцтва. Усюды зачыншчыкамі і падбухторшчыкамі былі чорнасоценнае польскае студэнцтва і пераапранутыя агенты фашызму.

Вучні крывавага царызму—польскія фашысты па ажыцьцяўленьні лёзунгу «падзяляй і пануй» далёка апярэдзілі сваіх настаўнікаў.

Перад новым масавым звальненьнем гарадзкіх служачых

ВАРШАВА, 12. Рад муніцыпалітэтаў у Польшчы знаходзіцца напярэдадні поўнага банкруцтва. Прэзыдэнт Варшавы Сломінскі апублікаваў адозву, у якой гаворыцца, што ў сувязі з рэзкім падзеньнем бюджэтных паступленьняў адбудзецца новае масавае звальненьне гарадзкіх служачых.

Галадоўка палітзьняволеных у Плоцку

ВАРШАВА, 8. Тэрор лютуе ня толькі на «волі» па ўсёй Польшчы, але таксама і ў турмах. Цёмныя карцэры, сьмірыцельныя рубашкі, зьбіваньні палітзьняволеных у белапанскіх турмах—**штодзеннае зьявішча.** Каб дастаць з сваіх палоньнікаў—рэвалюцыйных рабочых і сялян, замураваных у мяшкох фашысцкіх казаматаў, апошнія сокі, фізычна іх зьнішчыць, турэмныя каты бязупынна правакуюць палітзьняволеных, каб мець прычыну для сваёй крывавай расправы над імі. 7 лістапада палітзьняволеныя ў **Плоцкай турме,** як палітзьняволеныя ва ўсіх турмах фашысцкай Польшчы, адзначылі гадавіну вялікага Кастрычніка пяяньнем рэвалюцыйных песень. За гэта адміністрацыя наладзіла масавае крывавае зьбіваньне палітзьняволеных, а потым кінула іх у падзямельле, у карцары. Тэрор у гэтай турме шалее, як і ва ўсіх іншых турмах Польшчы. І тут уведзен новы фашысцкі турэмны рэглямант. Крывавая расправа 7 лістапада была апошняй мерай, якая прымусіла палітзьняволеных зьвярнуцца да апошняй меры абароны—да галадоўкі.

8 лістапада палітзьняволеныя абвясьцілі ўсеагульную галадоўку. Як паведамляе сацыял-фашысцкі «Роботнік», галадаючыя дамагаюцца дазволу карыстацца турэмнай бібліятэкай, павялічэньня часу прагулак, пры гэтым прагулкі свабодна, а не на адлегласьці 5 крокаў адзін ад другога, з закладзенымі назад рукамі. Яны дамагаюцца таксама спатканьняў з сваімі сваякамі без падвойных крат і пратэстуюць супроць барбарскага абыходжаньня з імі з боку турэмнай адміністрацыі.

Галадае звыш сотні чалавек.

Па-баявому правесьці кампанію зімовай дапамогі палітзьняволеным—інтэрнацыянальная задача

МОПР-арганізацыя БССР ужо 5-ты год праводзіць кампанію зімовай дапамогі палітзьняволеным і іх сем'ям.

Кампанія зімовай дапамогі праводзіцца з мэтай умацненьня ўвагі працоўных мас да барацьбы сусьветнага пралетарыяту з белым тэрорам, фашызмам і ўзмацненьня інтэрнацыянальнай сувязі.

У турмах, катарзе, ссылцы на высьпах капіталістычных і каленіяльных краін знаходзіцца звыш 200 тысяч палітзьняволеных. Сотні і тысячы сем'яў палітзьняволеных і забітых рэвалюцыянэраў патрабуюць ад МОПР'у штодзеннага маральнага падтрыманьня і матар'яльнай дапамогі. З надыходам зімы становішча палітзьняволеных і іх сем'яў значна пагаршаецца: голад, холад, хваробы, атсутнасьць цёплай вопраткі, усё гэта мае вялікі ўплыў на здароўе палітзьняволеных і іх сем'яў.

Арганізацыя МОПР'у БССР пачала праводзіць кампанію зімовай дапамогі ўпяршыню ў 1928 г. Было сабрана па БССР у фонд кампаніі зімовай дапамогі 53.590 руб., у 1929 г.—62.883 руб., у 1930 г.—82.888 руб., у 1931 г.—285.633 руб. і ў 1932 г. 5-ты пленум ЦК МОПР'у БССР, які адбыўся ў Гомелі 15-17 кастрычніка г. г., зацьвердзіў кантрольную лічбу па зборы сродкаў у фонд кампаніі зімовай дапамогі ў суме 445.000 руб.

Рост паступленьняў па кампаніі зімовай дапамогі з кожным годам паказвае рост інтэрнацыянальнай салідарнасьці працоўных мас і гатоўнасьць у справе аказаньня матар'яльнай дапамогі барацьбітом за сусьветны Кастрычнік. Таму няма ніякага сумненьня, што кантрольная лічба ў 445.000 руб. будзе на аснове разгортваньня сацыялістычных мэтадаў працы гаркомаў, райкомаў і ячэек МОПР'у і шырокай інтэрнацыянальнай масавай выхаваўчай працы—ня толькі выканана, але і перавыканана, — для гэтага ёсьць ўсе ўмовы.

У гэтым годзе кампанія зімовай дапамогі праводзіцца ў час, калі МОПР Савецкага саюзу адзначае свой дзесяцігадовы юбілей і праходзіць сусьветны кангрэс МОПР'у. Гэтыя гістарычныя даты патрабуюць ад усёй МОПР-арганізацыі БССР па-баявому правесьці гэту вялікую палітычную кампанію з тым, каб скончыць яе да вызначанага тэрміну—15 сьнежня г. г.

Гаркомы, райкомы і ячэйкі МОПР'у павінны разгарнуць шырокую масавую работу па растлумачэньні міжнароднага становішча, росту белага тэрору ў краінах капіталу і аб жыцьці палітзьняволеных капіталістычных краін. На прадпрыемствах, саўгасах, МТС, калгасах, установах, школах, чырвонаармейскіх часьцях, сярод працоўнага сялянства — аднаасобнікаў, у навучальных установах, сэзонных работах і г. д. шырока растлумачыць аб мэтах і інтэрнацыянальным значэньні праводзімай кампаніі зімовай дапамогі і на грунце гэтага праводзіць збор сродкаў.

Членскі ўзнос зьяўляецца асновай матар'яльнай дапамогі палітзьняволеным, разам з гэтым членскі ўзнос зьяўляецца паказальнікам арганізацыйнай выразнасьці работы нізавой ячэйкі. У гэтай справе ўсе арганізацыі МОПР'у БССР маюць глыбокі прарыў, нават такія арганізацыі, як Менская, Гомельская, Віцебская і інш. За 1932 г. павінна паступіць членскіх узносаў 380.000 руб., а за 10 м-цаў г. г. паступіла ўсяго 82.000 руб. Таму перад кожнай арганізацыяй і ячэйкай МОПР'у пастаўлена задача, каб за час праведзеньня кампаніі зімовай дапамогі поўнасьцю і датэрмінова сабраць членскія ўзносы за 1932 г. Гэта можна выканаць пры ўмове, калі будзе мабілізавана паўмільённая армія мопраўцаў БССР на выкананьне свайго інтэрнацыянальнага абавязку перад палоньнікамі капіталу. Райкомы і ячэйкі МОПР'у павінны паставіць на сапраўдныя апэрацыйныя рэйкі ўсю работу па зборы членскіх узносаў.

Гаркомам, райкомам і ячэйкам МОПР'у трэба наладзіць работу з зарубежнымі арганізацыямі МОПР'у і палепшыць работу па шэфству над палітзьняволенымі, весьці гэту работу сыстэматычна з дня ў дзень, а не па-кампанейску. Ячэйкам і актыву МОПР'у трэба прапрацаваць рашэньні 1-й ўсесаюзнай нарады МОПР'у СССР па пытаньні інтэрнацыянальнай сувязі і за час кампаніі правесьці спэцыяльна інтэрнацыянальныя вечары па інтэрнацыянальнай сувязі і шэфству над палітзьняволенымі падшэфных турам капіталістычных краін.

Абвешчаны заклік у рады МОПР'у імя 10-годзьдзя і сусьветнага кангрэсу МОПР'у павінен стаць масавай кампаніяй. Неабходна ўцягнуць у рады МОПР'у ўсіх рабочых, работніц прадпрыемстваў, калгасьнікаў, жанчын, моладзь, піянэраў і дзяцей школ.

Работа па праведзеньні кампаніі зімовай дапамогі павінна быць шчыльна ўвязана з поўным выкананьнем заданьня па рэалізацыі пазыкі «4-га завяршальнага году пяцігодкі» і праведзеньнем ячэйкамі інтэрнацыянальных суботнікаў, стварэньнем новых ударных брыгад імя МОПР'у, уключэньнем у загатоўчыя кампаніі. Неабходна весьці далейшую барацьбу за арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаваньне калгасаў, за выкананьне і перавыкананьне прамфінплану апошняга кварталу першай пяцігодкі і мабілізацыю шырокіх працоўных мас на падрыхтоўку да выкананьня другой пяцігодкі—пяцігодкі пабудовы бяскласавага сацыялістычнага грамадзтва.

Партыйныя, камсамольскія і прафэсыянальныя арганізацыі на месцох павінны дапамагчы ў праведзеньні масава-палітычнай кампаніі зімовай дапамогі, якая павінна яшчэ больш умацніць і паглыбіць інтэрнацыянальнае выхаваньне і пралетарскую салідарнасьць працоўных мас.

Апэрацыйная тройка па праведзеньні КЗД пры ЦК МОПР'у БССР:

МЯТЛА, ЛЕВІН, ВОНСАК.

г. Менск, 10-XI-32 г.

ЦК МОПР'У БССР.

ПА САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ

Сход Менскага партактыву

Учора 13 лістапада ў памяшканьні яўрэйскага дзяржаўнага тэатру адбыўся шырокі сход менскага гарадзкога партыйнага актыву па пытаньні аб выніках XII пленуму ВККІ.

У прэзыдыум сходу былі абраны члены бюро ЦК КП(б)Б, члены бюро менскага гаркому партыі, члены прэзыдыуму ЦКК і ГарКК.

Пэрсанальна ў прэзыдыум абран тав. Келер—прадстаўнік ВККІ.

Пасьля выбару прэзыдыуму з дакладам аб выніках XII пленуму ВККІ пад гучныя аплёдысмэнты выступіў тав. Келер.

Зьверху—тав. ЯКУЦІК упаўнаважаны апэрацыйнага сэктару міліцыі, зьнізу — тав. ЭЛКСНЭ начальнік апэрацыйнага сэктару Віцебскай міліцыі. Узнагароджаны ордэнамі працоўнага Чырвонага сьцягу БССР.

Мільёны рублёў на санаторна-курортнае лячэньне і рабочы адпачынак

Савецкае сацыяльнае страхаваньне вырасла ў магутную сілу і прадстаўляе важнейшы фактар паляпшэньня культурна-бытавога абслугоўваньня рабочае клясы.

Выключнае месца ў рабоце сацстраху БССР займаюць пытаньні **санаторна-курортнага лячэньня і рабочага адпачынку.**

Сетка дамоў адпачынку, санаторый пашыраецца з году ў год. Павялічваецца і колькасьць рабочых, работніц, спэцыялістаў, якія прапускаюцца праз гэтыя прафіляктычныя ўстановы.

За 10 месяцаў бягучага году па лініі Галоўсацстраху прапушчана праз дамы адпачынку 20.000 чалавек, з якіх 13.500 дармова. Апрача таго ў дамы адпачынку было накіравана 1.200 інжынэрна-тэхнічных работнікаў. Праз санаторыі БССР прапушчана 3.020 чалавек, на курорты СССР было накіравана 1.500 рабочых і спэцыялістаў. На гэту мэту расходвана каля 2 млн. руб.

У 1933 г. намячаюцца яшчэ большыя асыгнаваньні. Толькі за першыя тры месяцы надыходзячага зімовага пэрыяду праз дамы адпачынку будзе прапушчана 5.500 застрахаваных.

5 млн. руб. будзе ўкладзена ў капітальнае будаўніцтва .Намечана пабудова новых дамоў адпачынку ў Віцебску, Гомелі, Менску. Арганізуюцца дамы адпачынку выхаднога дня і для вучняў.

Праектуецца пабудова ў БССР санаторыі для нэрвовых хворых на 200 ложак.

Паведамленьне

14 лістапада 1932 году, а 2 гадзіне дня ў культпропе ГК адбудзецца нарада прапагандыстаў, працуючых у часьцях гарнізону.

На нараду выклікаюцца наступныя таварышы: Слонім (НДІ-прамысловасьці), Крывіцкі (БАН), Кучынскі (выш. камун. с.-г. школа), Майзэль (Гістпарт), Макоўскі (курсы партактыву), Немец (Гістпарт), Правільшчыкаў (БДУ), Шкільтэр (БАН), Выдра (ВКСГШ), Галандза (Ін-т сав. буд.), Розін (Гістпарт), Лойка (ВКСГШ), Альфіш (ВКСГШ і ВПІ), Маргелаў (БАН), Сувораў (БАН), Буткевіч (БАН).

Машко (ЦК КП(б)Б), Айзенбэрг (ВКСГШ), Опперaў (ВПІ), Левін (Гістпарт), Уласаў (ЦК КП(б)Б), Едаковіч (ВКУ), Пугачоў (Гістпарт), Юдышкес (Мэдінстытут), Багданаў (БАН), Рохма (Саўбуд), Шапіра (Ін-т савбуд), Мазэль (ВКСГШ), Радзецкі (ВКСГШ), Гайдук (БДВ), Лучэцкі (ВКСГШ), Браўда (КІЖ), Руды (КІЖ).

Менгарком КП(б)Б.

36 МТС, САЎГАСАЎ І КАЛГАСАЎ ЭЛЕКТРЫФІКАВАНЫ

ПЛЯН ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫІ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БССР У 1932 Г. ВЫКАНАН ДА 16-Й ГАДАВІНЫ КАСТРЫЧНІКА НА 100 ПРОЦ. ПУСКАВАЯ ПРАГРАМА ПЕРАВЫКАНАНА. У ВІЦЕБСКІМ, АРШАНСКІМ, МАГІЛЕЎСКІМ, ШКЛОЎСКІМ РАЁНАХ 36 МТС, САЎГАСАЎ І КАЛГАСАЎ ЭЛЕКТРЫФІКАВАНЫ.

ЧЫРВОНАСЬЦЯЖНЫ КАЛЕКТЫЎ РАБОТНІКАЎ БЕЛАРУСКАГА АДДЗЯЛЕНЬНЯ САЮЗСЕЛЬЭЛЕКТРО Ў РАПАРЦЕ ЦК КП(б)Б, САЎНАРКОМУ І НАРКАМЗЕМУ ЗАПЭЎНЯЕ, ШТО ЗАВАЯВАНАЕ БЕЛАРУСЯЙ ПЯРШЫНСТВА ПА ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫІ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БУДЗЕ ЎТРЫМАНА. КАЛЕКТЫЎ АБЯЦАЕ ЎПАРТА ЗМАГАЦЦА І Ў ДАЛЕЙШЫМ ЗА СТВАРЭНЬНЕ ЦЬВЕРДАГА ЭНЭРГЕТЫЧНАГА ФУНДАМАНТУ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ БССР. (БЕЛТА).

Першы ў БССР

ВІЦЕБСК. (Па тэлеграфу).

Пушчан у эксплёатацыю новапабудаваны першы ў БССР завод па выпрацоўцы фібралітавых пліт. Прапускная здольнасьць заводу — 1.000 пліт у адну зьмену. Гадавая праграма — 300.000 пліт. Фібраліт — новы від будаўнічага матар'ялу.

Вучоны спэцыяліст А. Ляўданскі

ВЫВУЧЭНЬНЕ РАНЬНЯЙ ГІСТОРЫІ ПАЛЕСЬСЯ

У гістарычных адносінах Беларускае Палесьсе яшчэ амаль ня вывучана. Асабліва вялікі прабел мы маем аб ранейшых часох у гісторыі Палесься, а іменна аб эпосе дакласавай, першабытнай радавой грамады. Палескай экспэдыцыяй, у складзе якой працавала археолёгічная брыгада в т. т. Ляўданскага (брыгадзіра), Палікарповіча, Дубінскага і Кавалені, прабел гэты ў значнай ступені запоўнен. галоўным чынам на падставе вывучэньня помнікаў матар'яльнай культуры таго часу.

Навукова-дасьледчая праца праводзілася ў Тураўскім, Жыткавіцкім, Пятрыкоўскім, Мазырскім і Юравіцкім раёнах, пераважна па берагох старых тэрас шырокай поймы Прыпяці, у ніжняй яе частцы і менш на прытоках Прыпяці. Такім чынам, была абсьледвана Прыпяць ад самай савецка-польскай мяжы і да мястэчка Юравіч. Усяго дасьледвана адна палеалітычная стаянка (месца жыцьця чалавека эпохі маманта — прыблізна 20—25 тыс. гадоў таму назад), 30 стаянак эпохі неаліту (нова-каменнага веку) і бронзы, 10 селішчаў, 10 гарадзішчаў (умацаваныя цэнтры роду або фэадалаў у пазьнейшыя часы), тры зямлянкі (знойдзены ўпяршыню на Беларусі і адносяцца да эпохі родавай грамады — прыблізна 1.500 год таму назад), пахаваньне з трупаспаленьнем ранейшых часоў і курганныя пахаваньні эпохі ранняга фэадалізму (XI—XII стагодзьдзя) і інш.

Пры абсьледваньні і раскопках здабыты: рэшткі касьцей старажытных жывёл, крамнёвыя прылады вытворчасьці (нажы, стрэлы і інш.), рэшткі хатніх і дзікіх жывёл, сельскагаспадарчыя і інш. прылады вытворчасьці, гліняная пасуда розных часоў. Вывучаны тыпы жыльля і яго пабудова, пабудова першабытных каменных і глінабітных печак і ачагоў, пабудова гарадзішчаў і іх прызначэньне, спосабы выплаўкі жалеза з балотнай руды і інш.

Сабраныя брыгадай матар'ялы разам з рэшткамі матар'яльнай культуры дазваляюць выкрываць цэлы рад буржуазных нацыянал-шавіністычных «тэорый», якія высоўваліся і высоўваюцца як з боку нацдэмаў і польскіх фашыстаў, так і наогул розных буржуазных вучоных.

Здабыты матар'ял таксама палегчыць справу напісаньня падручніка па гісторыі Беларусі (пачынаючы са зьяўленьня чалавека на тэрыторыі сучаснай Беларусі і да пачатку ранняга фэадалізму).

СУД

Шкоднікі рабочага снабжэньня на лаўцы падсудных

Старшыня праўленьня Добрускага торфрабкопу **Вараб'ёў,** бухгальтар **Хадасевіч,** загадчык крамы **Лазарэнка** і кладаўшчык **Уладзімераў** на працягу году разбазаравалі таварныя фонды рабочага снабжэньня і прадавалі тавары спэкулянтам.

Гэта група зладзеяў і спэкулянтаў, якая пралезла ў апарат тарфяной кааперацыі раскрадвала прадукты, шырока займалася самазабесьпячэньнем.

Толькі за два месяцы двума ўдзельнікамі гэтай групы было ўзята з крамы нават бяз грошай 36 кгр. мяса, 12 літраў алею, 32 кгр. белай мукі, 47 кгр. крупы, 72 кгр. рыбы, 59 літраў малака, 13 кгр. макарону, 22 кгр. цукру, 196 кгр. жытняй мукі, 70 кгр. капчонай рыбы, 11 кгр. сала і каўбасы і г. д.

Пры вобыску ў старшыні праўленьня торфрабкопу Вараб'ёва знойдзена 193 мэтры мануфактуры, шмат прасьцірадлаў, наўлечак, бялізны, 10 галаўных хустак, 22 пары шаўковых панчох, 9 мэтраў гумы, 6 кгр. гаспадарчага мыла і шмат інш. тавараў. У маткі Вараб'ёва аказалася захаваным на кватэры 13 кавалкаў мануфактуры, 2 зімовыя коўдры, 9 кгр. белай мукі і г. д. Цэлы пак тавараў быў закопан у зямлі. Пры вобыску ў Уладзімерава аказалася 2.088 руб., у Вараб'ёва 365 руб.

У бліжэйшыя дні гэтыя шкоднікі рабочага снабжэньня сядуць на лаўцы падсудных. Іх будзе судзіць выязная сэсія Вярхоўнага суда БССР у Добрушы. Ш.

Хроніка

* **На сямігадзінны рабочы дзень пераводзіцца яйка-птушыны камбінат у Жлобіне.**

* **1.200 дзяцей прапушчана праз дамы адпачынку органаў сацыяльнага страхаваньня БССР на працягу 10 месяцаў б. г.**

* **Дадатковы цягнік Менск — станцыя Беларусь пачаў курсаваць з 8-га лістапада.** Цягнік адпраўляецца з Менску ў 8 гадзін 15 мінут і прыбывае на станцыю Беларусь у 9 гадзін 23 мін. Назад у Менск цягнік прыбывае ў 12 гадзін 40 мін. Цягнік № 423, на гэтым-жа участку, адпраўляецца з Менску ў 2 гадзіны і прыбывае назад у 7 гадзін.

* **Новы пэдагагічны інстытут** адкрыўся ў Воршы 9-га лістапада.

Адказны рэдактар Г. Н. БРАГІНСКІ.

ПАСТАНОВА
НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТУ ПРАЦЫ БССР
№ 43

2 лістапада 1932 г. *г. Менск*

аб выяўленьні спэцыялістаў па тэхнічным нармаваньні працы, якія працуюць не па спэцыяльнасьці.

У мэтах узмацненьня тэхнічна-нармовачнай працы, і забесьпячэньня адпаведнымі кадрамі спэцыялістаў па ТНБ, прадпрыемстваў прамысловасьці, будаўніцтва і сэзонных галін народнай гаспадаркі, — Народны Камісарыят працы БССР ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Правесьці рэгістрацыю спэцыялістаў па тэхнічным нармаваньні працы, што працуюць не па спэцыяльнасьці ва ўстановах, арганізацыях і прадпрыемствах БССР. Вучоту падлягаюць інжынэрна-тэхнічныя работнікі па тэхнічным нармаваньні, а таксама спэцыялісты-практыкі, якія маюць стаж работы ў гэтай галіне ня менш 2-х год, або скончылі спэцыяльныя каротка-тэрміновыя курсы па падрыхтоўцы работнікаў ТНБ.

2. Абавязаць усе дзяржаўныя, кааперацыйныя і гаспадарчыя ўстановы, арганізацыі і прадпрыемствы БССР на працягу дзьвюх дэкад і не пазьней 25-11-32 г. прадставіць у органы Народнага Камісарыяту працы БССР сьпісы на ўсіх работнікаў, указаных у п. 1 гэтай пастановы.

3. У сьпісы павінны ўключацца наступныя весткі:

а) назва ўстановы, арганізацыі або прадпрыемства,

б) прозьвішча, імя і імя па бацьку спэцыялістаў,

в) год нараджэньня,

г) адукацыя з указаньнем, якую навучальную ўстанову скончыў—спэцыяльную адукацыю.

д) дзе працаваў па тэхнармаваньні (назва ўстановы, пасада, з якога па які час),

е) у якасьці каго працуе ў сучасны момант,

ж) партыйнасьць,

4. Сьпісы прадстаўляюцца:

а) Наркаматамі і прыраўненымі да іх цэнтральнымі ўстановамі, арганізацыямі БССР, а таксама гарадзкімі ўстановамі, арганізацыямі і прадпрыемствамі гор. Менску, у менскі гарадзкі аддзел працы,

б) Усімі астатнімі ўстановамі, арганізацыямі і прадпрыемствамі (усесаюзнага, рэспубліканскага і мясцовага значэньня)—у раённыя і гарадзкія інспэкцыі працы па месцы іх знаходжаньня

Адказнасьць за поўнае і своечасовае прадстаўленьне сьпісаў у органы НКПБ ускладаецца на заг. сэктараў кадраў.

5. Прапанаваць усім гарадзкім і раённым інспэкцыям працы, на падставе атрыманых вестак прадставіць народнаму камісарыяту працы БССР, не пазьней 30 лістапада 1932 г. поўны сьпіс выяўленых спэцыялістаў па тэхнічным нармаваньні працы па раёну-гораду.

6. Канчатковае рашэньне аб адкамандыраваньні выяўленых спэцыялістаў для работы па спэцыяльнасьці выносіцца НК працы БССР, якім даецца адпаведнае распараджэньне праз раённыя і гарадзкія інспэкцыі працы,—спэцыялісту і арганізацыі, у якой даны спэцыяліст працуе.

7. Усе спэцыялісты па ТНБ, якія будуць пераведзены на працу па спэцыяльнасьці, згодна гэтай пастановы карыстаюцца ўсімі гарантыямі і кампэнсацыямі ў адпаведнасьці з пастановай ЦВК і СНК СССР за 23 лістапада 1931 г.

8. Асобы, вінаватыя ў парушэньні гэтай пастановы (якія ўхіляліся ад рэгістрацыі, за дачу няправільных вестак аб сабе, асобамі, якія падлягаюць рэгістрацыі, затрымка, або непрадстаўленьне адміністрацыяй вестак, затрымка асоб, што падлягаюць вызваленьню ў сувязі з пераводам на работу па спэцыяльнасьці і г. д.) прыцягваюцца да адказнасьці ва ўстаноўленым парадку.

ЧВА Народнага Камісара Працы **Коньнікаў.**

Член калегіі НКПБ **Радзіёнаў.**

Чырвоная Зорка	1) Новы прыгодніцкі фільм АДНА НОЧ (сьвятло пагасла) 2) Кіно-хроніка САЮЗКІНО.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ	1) Дуглас Фэрбэнкс у фільме СЫН ЗОРО 2) Кіно-хроніка САЮЗКІНО
Пралетары	Замежны фільм ЧЭМПІЁН СЬВЕТУ мастацкі фільм Сільныя і непераможныя
СПАРТАК Каса з 4 г. дня.	Мастацкі фільм ЮДА Драма ў 6 частках.

СЁНЬНЯ і штодзенна АДКРЫТ
10-ы перасовачны
ДЗЯРЖЗЬВЯРЫНЕЦ
(Рот Рэспубліканскай і Інтэрнацыянальнай).
У складзе зьвярынцу вялікая калекцыя ўсялякіх дзікіх жывёл, зьвяроў, птушак і прасмыкаючыхся.
Зьвярынец адкрыт з 9 г. раніцы да 11 г. веч.

Праўленьне МГРК паведамляе, што 16|XI-32 г.
у 7 гадз. вечара, у памяшканьні клюбу Белкаапсаюзу
адбудзецца
агульна-гарадзкі сход каапактыву
ПАРАДАК ДНЯ:
1) Даклад аб справаздачна-перавыбарчай кампаніі.
2) Даклад аб становішчы мабілізацыі сродкаў.
3) Розныя.
Яўка ўсяго каапактыву абавязкова без спазьненьня.

ПРАДАЮЦЦА керасінавая і жалезная печкі і фікусы. Даведацца: Унівэрсытэцкая № 13, кв. 2

У адзел аб'яў званеце па тэлефону 7-81

Белплодгародзбыту
ПАТРЭБЕН
на сталую працу
галоўны БУХГАЛЬТАР
і кіраўнік спраў
ПЛАТА ПА ЗГОДЗЕ
ЗВАРАЧАЦЦА: пляц Парыскай Камуны 1-шы дом ва гарадзкімі весамі.

Горацкі
АЭРАФОТА-ГЕАДЭЗЫЧНЫ ВУЧЭБНЫ КАМБІНАТ
пры ГГУ НКТП СССР (г. Горкі, БССР)
ПРАЦЯГВАЕ ПРЫЁМ
заяў у Інстытут на 1 і 2 курсы
на 1 курс астранома-геадэзычнага, аэрафотатопаграфічнага і картаграфічнага аддзяленьняў,
на 2 курс толькі на астранома-геадэзычнае.
Прыём заяў на 1 курс—да 10 сьнежня, на 11—да 25 лістапада.
Прыёмныя іспыты на 1 курс у аб'ёме 9-годкі — рабфаку будуць праводзіцца з 10 па 15 сьнежня 1932 году на 2 курс—у аб'ёме 1 курсу Інстытуту з 25 лістапада па 1 сьнежня г.г.
Пачатак заняткаў на 1 курсе—з 15 сьнежня 1932 г., на 2—з 1 сьнежня г.г.
Дырэктар Сагінор.

Белкантора па мясазагатоўках
БЕЛЗАГАТЖЫВЁЛА
ПЕРАМЯСЬЦІЛАСЯ
ў новае памяшканьне, дом НКСнабу БССР—Пляц Волі № 7, 2-гі паверх Тэлефоны:
Кіраўнік канторы Белзагатжывёла № 3—51 аўтаматыч. — 23—688
Нам. кіраўніка канторы БЗЖ . . —
Кіраўнік канторы Белзагатптушка № 3—51 аўтаматыч. — 23—689
Плян. фін. вучот і бухгальт. . № 4—07 аўтаматыч. — 23—306
Агульны тэлефон . . . № 4—12 аўтаматыч. — 23—690

Усебеларуская Кантора Дзяржбанку
абвяшчае НАБОР курсантаў
на 6-цімесячныя курсы плянавікоў і вучотна-апэрацыйных працаўнікоў.
Заявы з анкетамі і адпаведнымі дакумантамі прымаюцца ва ўсіх аддзяленьнях Дзяржбанку і ў сэктары кадраў Дзяржбанку
да 25 лістапада 1932 г.
За ўсякімі даведкамі для азнаямленьня з умовамі прыёму на курсы звярачацца ва ўсе аддзяленьні Дзяржбанку ў гарадох і раёнах і ў сэктар кадраў канторы Дзяржбанку—гор. Менск, рог Савецкай і Ленінскай, кантора Дзяржбанку, 3-ці паверх, сэктар кадраў, тэл. 17—31.
Усебелкантора Дзяржбанку.

Менск. друкарня «Зьвязды».

Галоўлітбел № 337.